

УМОВЫ ПАПІСКІ:

На 1 вых 30 с.; на 3 н-цы—2 р. 60 с.; на 5 н-ц—5 р.; на 1 год—9 р. 75 к.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

За кожна нумары (каля тэксту)—50 кап. Ішчагародня—1 р. Пасярод тэксту у два разы даражэй, пры шматразовым друкаванні—снідка на згодзе.

Падпіска і абвесткі прымаюцца: У Гал. Канторы газ. „Звязда“—г. Менск, Савецкая, 63, (траці паверх) ад 9 гадз. раніцы да 3-го гадз. дня. У акруговых гарадах—у адд. Бэл. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральн Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. кантор

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дзён тэлефон № 10-74. 2) Сябра рэдакцыі—ад 12 да 2-го гадз. дня, тэлеф. № 6-19. 3) Начн. рэдактар (друкарня) ад 6 гадз. веч. тэл. № 6-42.

Кіраўн. Гл. Кантора Кантора абвестак падпіскі тэл. № 781.

СЕРАДА 24 КАСТРЫЧНІКА 1928 г.

№ 246 (3053)

Конт. публікацыі пунару ўсёды 5 кап.

Год выдання дванаццаты.

Правая небяспека—самая сур'езная небяспека ў нашай партыі Труднасьці будаўніцтва сацыялізму нельга перамагчы, не перамогшы правых ухілаў і прымірэнчкіх да яго адносін Прамова тав. СТАЛІНА на пленуме МК і МКК УсЕКП(б)

Я думаю, таварышы, што трэба перш за ўсё адхіліцца ад дробязей, асабістых момантаў і г. д. дзеці тако, каб вырашыць пытаньне аб правым ухале, якое нас цікавіць. Ці ёсьць у нас у партыі правая апартуістычная небяспека, ці існуюць аб'ектыўныя ўмовы, прышчэпы такой небяспечна, як змагацца з гэтай небяспечкай—вось якія пытаньні стаяць зараз перад нам.

Але мы ня вырашым гэтага пытаньня, калі не ачысьнім яго ад усіх тых дробязей, ачысьненых элементаў, што абляпілі яго, што перашкаджаюць нам зразумець сутнасьць пытаньня.

Мы мае ранні тав. Запольскі, калі сні думае, што пытаньне аб правым ухале ёсьць выпадковае пытаньне. Ён сьцьверджае, што ўсё справа тут ня ў правым ухале, а ў складцы, асабістых інтрыгах і г. д. Дапусьцім на хвілінку, што складока і асабісты інтрыг адігравалі тут некаторую ролю, як і ва ўсёй барацьбе. Але тлумачыць усё складока, ня бачыць ва складока сутнасьці пытаньня—значыць змысьціць і правільнага марксысцкага пляну. Ня можа быць, каб такая вялікая, старая, згуртаваная арганізацыя, якой блумоўна вьцьліца маскоўска арганізацыя, магла быць укаляхнуцца вьцьліца да веру, прыведзена ў рух намаганьнямі некалькіх складокаў і інтрыгаў. Не, таварышы, такіх пудаў ня бывае на сьвее. Ужо не гавару аб тым, што нельга так лёгка расьцьвельваць Відавочна, тут дзейнічалі больш глыбокі прычыны, якія ня маюць нічога агульнага ні са складокай, ні з інтрыгай.

Ня мае ранні тав. Фрунтава, які да тако заняты ітэлекцыйнай практычнай работай, што яму няма калі думаць аб прэсэктывах нашага разьвіцьця. Але гэта лічыць і значыць, што мы навіны існуе дэлавы практычным некаторых партыйных прапаўнікоў ператварыць у догмат наша будаўніцтва.

Здаровае дэлянтства—справа добрая, але калі яно губліць прэсэктывы ў рабоце, не надарвае сваю рабю дэлянтства, ці ітэлекцыя да працы.

Правы ўхіл у камунізме ва ўмовах савецкага разьвіцьця, дзе капіталізм ужо ськінуты, але дзе яшчэ ня вырваны яго карані, азначае тэндэцыю, схільнасьць адной часткі камуністыч, праўда, не аформленую, бадай лічыць не ўсьвядомленую, але ўсё-ж схільнасьць да адыходу ад генэральнай лініі нашай партыі ў бок буржуазнай ідэалогіі. Калі некаторыя колы нашых камуністыч прабуюць цягнуць партыю назад ад пастаноў 15-га зьезду, адмаўляючы патрэбнасьць наступленьня на капіталістычныя элементы вьцьліца ці патрабуюць зьгортаньня нашай індустрыі, лічыць сучасны тэмплі разьвіцьця гібельным для краіны, ці адмаўляюць мэтаэгоднасьць асыгнавак на калгасы і саўгасы, лічыць іх (асыгнаўкі) выкінутымі на вецер граньняма, ці адмаўляюць мэтаэгоднасьць барацьбы з бюракратызмам на базе самакрытыкі, думаючы што

Ці існуюць у нас умовы, якія робяць магчымым рэстаўрацыю капіталізму

Ці існуюць у нас, у нашай савецкай краіне умовы, якія робяць магчымым аднаўленьне (рэстаўрацыю) капіталізму? Так, існуюць. Гэта можа быць накатацца даўным, але гэта факт, таварышы. Мы ськінулі капіталізм, устанавілі дыктатуру пралетарыату, разьвіваем узмоцненым тэмпам нашу сацыялістычную прамысловасьць, злучаючы з ёй сьляніскую гаспадарку. Але мы яшчэ ня вырвалі каранькі капіталізму. Дзе-ж лічы гэтыя самыя карані гьвэз дзяцца? Яны гьвэз дзяцца ў таварнай вытворчасці, дробнай вытворчасці гораду, асабліва вьцьліца. Сіла капіталізму мьвэцціцца, як кажа Ленін «у сіце дробнае вытворчасці, бо дробнае вытворчасці застаюцца яшчэ на сьвее, на жаль, вельмі, вельмі многа, а дробная вытворчасць параджае капіталізм і буржуазію пастаянна, штгодзень, кожную гадзінку, стыхійна, у масавым маштабе» (гл. том 17, стар. 18). Ясна, што наколькі дробная вытворчасць мае ў нас масавы нават пераважаючы характар, наколькі яна параджае капіталізм і буржуазію, асабліва ва ўмовах НЭПу пастаянна і ў масавым маштабе—у нас ёсьць умовы, якія робяць магчымым аднаўленьне капіталізму.

Ці існуюць ў нас, у нашай савецкай краіне, сродкі і сілы, патрэбныя дзеля тако, каб аьнішчыць, ліквідаваць магчымасьць аднаўленьня капіталізму? Так, існуюць. На гэтым

самакрытыка расьцьвельвае наш апарат ці патрабуюць зьмякчэньня манопольнага гандлю і г. д., і т. п., дык гэта значыць, што ў радок нашай партыі ёсьць людзкі, якія імкнуцца прыстасаваць, можа быць самы тако не заўважаючы, справу нашага сацыялістычнага будаўніцтва да густаў і патрэб савецкай буржуазіі.

Перамога правага ўхілу ў нашай партыі азначала-б вялізнае ўмацаваньне капіталістычных элементаў у нашай краіне. А што значыць ўмацаваньне капіталістычных элементаў у нашай краіне? Гэта азначыць паслабленьне пралетарскай дыктатуры, ўмацаваньне шансаў на аднаўленьне капіталізму. Значыць, перамога правага ўхілу ў нашай партыі азначала-б нарастаньне ўмоў, патрэбных для аднаўленьня капіталізму ў нашай краіне.

кі, паступовае аб'яднаньне індывідуальных сьляніскіх гаспадарак у грамадзкія гаспадаркі, разьвіцьцё саўгасаў, абмежаваньне перамогі капіталістычных элементаў гораду і вьцьліца і г. д., і т. п. Вось што гаворыць закон гэтага Ленін: «Пакуль мы жывем у дробна-сьляніскай краіне, для капіталізму ў Расіі ёсьць больш гьвэзліва аьанамічная база, чым для камунізму. Гэта гьвэзліва аьанамічная база, чым для камунізму, ведае, што мы каранькі капіталізму ня вырвалі і фундамант, аснову ўнутранага ворага не падарвалі. Апошні трымаецца на дробнай гаспадарцы, і каб падарваць яго ёсьць адзін сьвэцкі сьвэцкі гаспадарку краіны, у тым ліку земляробства, на новую тэхнічную базу сучаснае буйнае вытворчасці. Такай базай зьв'язьліца толькі электрыфікацыя. Камунізм—гэта ёсьць савецкая ўлада ілюэ электрыфікацыя ўсёй краіны. Івакні краіна застаецца дробна-сьляніскай і трэба, каб мы гэта лёна ўсьвядомілі. Мы больші сьвэцкі, чым капіталізм ня толькі ў сьвэцкім маштабе, але і ўнутры краіны. Усім гэта вядома. Мы гэта ўсьвядомілі і мы давядзем справу да тако, каб гаспадарка база а дробна-сьляніскай перайшла ў буйна-прамысловую. Толькі тады, калі краіна будзе электрыфікавана, калі пад прамысловую

за сабой сьляніскую вьцьліца, дзеці гэтага трэба, як кажа Ленін «перавьцьліца гаспадарку ў краіне, у тым ліку земляробства, на новую тэхнічную базу, тэхнічную базу сучаснае буйнае вытворчасці».

Ці не супярэчыць гэта цытата Леніна другой яго пытаньне аб тым, што «НЭП зусім забясьпечвае нам магчымасьць пабудовы фундаманту сацыялістычнай эканомікі? Не, не супярэчыць. Наадварот, яны зусім аьанамічна адна з другой. Ленін сьвэцкі не гаворыць, што НЭП дае нам аьанамічна ў гэтым выглядзе. Ленін кажа толькі аб тым, што НЭП забясьпечвае нам магчымасьць пабудовы фундаманту для сацыялістычнай эканомікі. Памякні магчымасьць пабудовы сацыялізму і сапраўднай яго пабудовы існуе вялікая розьніца. Нельга зьмьвэцваць магчымасьць аьанамічна адна з другой. Імяна дзеля тако, каб гэтую магчымасьць ператварыць у сапраўднасьць, імяна дзеля тако, каб Ленін прапаўне ў сваёй вялікай цытаце электрыфікацыю краіны, паьвэцкі разьвэцкі тэхнічнай базы сучаснай буйнай прамысловасьці над прамысловасьць, сельскую гаспадарку і транспарт, як умову для канчатковай перамогі сацыялізму.

Але аьвэцкі вьцьліца гэтую ўмову пабудовы сацыялізму ў адзін-два гадзі немагчыма. Нельга ў адзін-два гадзі індустрыялізаваць краіну, пабудоваць магутную прамысловасьць, наьвэцкі мільёныя масы сьляніскага, паьвэцкі тэхнічную базу над

З чаго складаецца небяспека правага і левага ўхілаў

З чаго складаецца небяспека правага адкрыта апартуістычнага ўхілу ў нашай партыі? З тако, што ён пьвэцкі вьцьліца сілу нашых ворагаў, сілу капіталізму, ня бачыць небяспечна аднаўленьня капіталізму, не разумее механікі клясаве барацьбы ва ўмовах дыктатуры пралетарыату, таму ён так лёгка ідэе на ўсугні капіталізму, патрабуючы зьнішчэньня тэмпу разьвіцьця нашай індустрыі, патрабуючы пьвэцкі для капіталістычных элементаў вьцьліца і гораду, патрабуючы аьвэцкі на аьвэцкі пьвэцкі пытаньня аб калгасах і саўгасах, патрабуючы зьмякчэньня манопольнага гандлю і г. д., і т. п. Вьцьліца, што перамога правага ўхілу нашае партыі разьвэцкі аьвэцкі капіталізму, паьвэцкі рьвэцкі назьвэцкі пралетарыату,

земляробства, аб'яднаць індывідуальныя сьляніскі гаспадаркі ў буйныя калектывы, разьвэцкі саўгасы, абмежаваць, перамагчы капіталістычныя элементы гораду і вьцьліца. Дзеля гэтага патрэбны годзі і годзі ўмацаванай будаўнічай работы пралетарскай дыктатуры. І пакуль гэтага ня зроблена—а гэтага ня зробіш адразу—мы застаемь усё яшчэ дробна-сьляніскай краінай, дзе дробная вытворчасць параджае капіталізм і буржуазію пастаянна і ў масавым маштабе, дзе небяспечна аднаўленьня капіталізму застаецца ў мом. і з прычыны тако, што пралетарыят жыве не ў бьвэцкім пралетарыату, а ў самым сапраўдным рэальным жыцьці, з усёй яе рознастайнасьцю, то буржуазныя элементы, якія параджаюцца на базе дробнае вытворчасці. «акружаюць пралетарыят з усіх бакоў дробна-буржуазнай стыхій, прэсэкаюць яго ён, разьвэцкі вьцьліца яго ён, выклікаюць пастаянна ўнутры пралетарыату рьвэцкі дробна-буржуазнай бьвэцкі, разьвэцкі, індывідуалізму, пераходзяць ад захаленьня да журьвэцкі» (Ленін, том 17, стар. 136) і ўмоўна, такім чынам, у пралетарыят і гэтую партыю пьвэцкі хістаньні, пьвэцкі ваганьні.

Вось дзе карані і аьвэцкі ўсёкага роду хістаньняў і ўхілаў ад леньіскае лініі ў радок нашае партыі.

Вось чаму пытаньне аб правым або левым ухале ў нашай партыі нельга лічыць нізачным пытаньнем.

Вось дзе карані і аьвэцкі ўсёкага роду хістаньняў і ўхілаў ад леньіскае лініі ў радок нашае партыі.

спрэчна, што перамога левага ўхілу ў нашай партыі прывяла-б да адрыўу рабочае клясы ад яе сьляніскай базы, да адрыўу авангарду рабочае клясы ад астатняй рабочай масы—значыцца, да паралізацыі пралетарыату, да пьвэцкі ўмоў для аднаўленьня капіталізму.

інае барацьбу за перамогу труднасьцяй, імяна таму пытаньне аб перамозе над правай небяспечкай пьвэцкі для нас аьвэцкі важнае аьвэцкі.

Два словы аб характары нашых труднасьцяй. Трэба мець на ўвазе, што нашы труднасьці ня ёсьць труднасьці застою або заняпаду. Вьцьліца труднасьці пры заняпадзе гаспадаркі або пры яе застою, прычым людзі стараюцца зрабіць менш бьвэцкі застою або менш глыбокім заняпад гаспадаркі. Нашы труднасьці ня маюць нічога аьвэцкі з такімі труднасьцямі. Характэрная рыса нашых труднасьцяй складаецца з тако, што яны ёсьць труднасьці ўздыму, труднасьці росту. Калі ў нас гавораць аб труднасьцях, гутарка зьвэцкі ідэе аб тым, наколькі процантаў уьвэцкі прамысловасьць, наколькі процантаў пьвэцкі пасьвэцкі індустрыі, а не заняпаду або застою, імяна таму яны не навіны зьвэцкі для партыі чьм-небудзь аьвэцкі небяспечным. Але труднасьці зьвэцкі ўсё-ж труднасьцямі. А таму, каб перамагчы труднасьці, патрэбна напружаньне ўсіх сіл, патрэбны пьвэцкі і вытрыманасьць, а пьвэцкі і вытрыманасьці не ва ўсёкага хавае магчымасьць, што ёсьць аьвэцкі, наьвэцкі, або таму, што лічыць за лепшае жыць спакайней без барацьбы і хьвэцкі—дык тут імяна і пьвэцкі хістаньні, ваганьні і пьвэцкі ў бок лініі найменшага зьвэцкі, гутаркі аб

Пытаньне аб насіцелях правага ўхілу

Пытаньне аб насіцелях правага ўхілу прадстаўляе бьвэцкі інтарэс, хоць яно не вырашае справы. Мы мьвэцкі вьцьліца з насіцелямі правай небяспечкай ў нізавыя арганізацыя нашае партыі пад час хьвэцкі крызісу ў мінулым годзе, калі калы рад камуністыч у вьцьліцах і сьвэцкі вьцьліца сьвэцкі партыі, вьцьліца справу на зьвэцкі аьвэцкі элеьвэцкі. Вьцьліца, што такога роду элеьвэцкі бьвэцкі ў нас вьцьліца на партыі ўвесну гэтага году, аб чьм сьвэцкі ўнавінаецца ў вьцьліца дакуманьце ЦК нашае партыі ў лютым гэтага году. Але было-б няправільна скажаць, што такіх элеьвэцкі не застаюцца ў нашай партыі.

зв'язьліца тэмпу разьвіцьця індустрыі, аб пьвэцкі для капіталістычных элементаў, аб адмаўленьні калгасаў, саўгасаў і наогул усёго тако, што вьцьліца за межы зьвэцкі спакайнай абстаноўкі ітэлекцыйнае работы.

Але мы ня можама пасьвэцкі перапад, не перамагачы труднасьцяй, што стаяць перад нам. А каб перамагчы труднасьці, трэба перш за ўсё перамагчы правую небяспечка, трэба перш за ўсё перамагчы правы ўхіл, які тармоьць справу барацьбы з труднасьцямі, што патрабуюць пьвэцкі вьцьліца пьвэцкі нашай партыі ў барацьбе за перамогу над гэтымі труднасьцямі. Гутарка ідэе, зразумела, аб сапраўднай, ялі сьвэцкі пьвэцкі барацьбе за правым ухалам. У нас ёсьць у партыі людзі, якія ня маюць нічога супроць тако, каб аьвэцкі для аьвэцкі сумленьня барацьбу з правай небяспечкай, наьвэцкі тако, як пьвэцкі аьвэцкі часамі «аьвэцкі, аьвэцкі, але ня ўжываюць ніякіх, аьвэцкі практычных мерапрыемстваў да тако, каб наставіць барацьбу з правым ухалам на патрэбную ступень, каб перамагчы яго, гэты самы ўхіл на справе. Така я пьвэцкі назьвэцкі пьвэцкі пьвэцкі ў аьвэцкі правага адкрыта апартуістычнага ўхілу. Ня пьвэцкі зразумець, што барацьба з такога роду пьвэцкі зьвэцкі сьвэцкі часткай аьвэцкі барацьбы з правым ухалам, з правай небяспечкай. Бо нельга перамагчы правы апартуістычны ўхіл, не вьцьліца сьвэцкі барацьбы з прымірэнчым, аьвэцкі пад сваім крылом хавае апартуістыч.

НАВІНЫ САВЕЦКАГА ДНЯ

БАРАЦЬБА ў ППС ня спыняецца Правінцыяльныя арганізацыі за ЦК Фашысцкі твор групы Явароўскага

ВАРШАВА, 21. Барацьба за ўплыў унутры ППС паміж цэнтральным камітэтам партыі і адкалоўшайся групай Явароўскага працягваецца з неаслабнай сілай.

Група Явароўскага ўжо выкрышталізавалася, як самастойная партыя, якая разгортвае ўмоцненую дзейнасць на тэрыторыі Варшавы, але і ў правінцыі. Але большасць правінцыяльных арганізацый пачапа да Явароўскага выказалася за цэнтральны камітэт ППС.

«Роботнік» друкуе рад рэвалюцыйных правінцыяльных арганізацый, якія салідарызуюцца з Цэнтральным Камітэтам. Сярод гэтых рэвалюцыйных ёсць таксама рэвалюцыйны і Люблінскага камітэту, на які Явароўскі больш усяго спадзяваўся, кракаўскага камітэту і, нарэшце, Лодзінскага.

Стары вэтэран ППС, сэнатар Лімаўскі заклікае членаў партыі вярнуцца адданымі цэнтральнаму камітэту. Але ў Варшаве з цэнтральным камітэтам салідарызаваліся толькі 4 прафесіянальных саюзаў—чыгуначнікі, металісты, хемікі і камунальнікі. Асабліва востра адбіваецца барацьба паміж абедзьвюма групамі ў Варшаўскім наваце, дзе большасць таксама падарочна выказваецца за Явароўскага.

Як паведаміла ўрадавы друк, абодва бакі накіравалі дэлегацыю да Дашыцкага (старшыня сойму), каб выслухаць яго думку аб становішчы. Дашыцкі, аднак, ня прыняў дэлегацыю.

Варшаўскі камітэт групы Явароўскага апублікаваў паведамленне аб скліканні на 1 і 2-е лістапада кангрэсу ППС (старой рэвалюцыйнай фракцыі). Гэтае паведамленне спасылкаецца таксама на пастанову Сілеўскай вышэйшай а ППС групы на чале з Вінішквічам і групы «Пжэд-

світ», якія таксама выказаліся за склік з'езду.

Раскол у ППС выявіўся сэнсацыйнай для ў Варшавы. Большасць газет, асабліва ўрадавыя, удаляюць расколу шмат увагі.

Водгукі, якія з'явіліся ва Урадавым друку, аскаража малюць сапраўдную ролю новай адкалоўшайся групы ППС і не рэзка выяўлены фашысцкі характар. Некаторыя ўрадавыя газеты, як, напрыклад, «Польска Збройна» настолькі ня могуць прыкрыць сваю радасць з прычыны расколу, што адкрыта ўсхваляюць Явароўскага—выпрабаванага сацыялістычнага правадара, былога афіцэра першай брыгады лейбінфаў.

Газета «Два Грошы» прызнаецца, што яе сталая варажасць да сацыялістычнага узнікала толькі таму, што ППС адрадыла сваім старым традыцыям і цяперашня адкалоўшайся група, на думку «Два Грошы», павінна павесці партыю да традыцый 1904-1906 г. г.—барацьбы Польшчы за незалежнасць.

Найбольш адкрыта выказваецца ўрадавы афіцэр «Эпока», які ўжо начартаў праграму для адкалоўшайся групы ППС.

На думку «Эпокі» група Явароўскага будзе супрацоўнічаць з цяперашнім урадам на прыкладзе міністра Марачэўскага. Гэта група будзе адгрываць ролю левага цэнтру. «Цяпер,— піша далей газета,— у рады рэвалюцыйнай фракцыі верніцца рад «радыкалаў», якія да гэтага часу пляліся ў хвасце розных рэакцыйных і фашысцкіх арганізацый».

Такім чынам орган ураду ставіць перад «рэвалюцыйнай фракцыяй» пэўную важную задачу—яна павінна стаць зборачным цэнтрам для «радыкалаў»—фашысцкіх і рэакцыянернаў усіх кірункаў.

Рабочыя БССР дапамагаюць лодзінскім тэкстыльшчыкам

На падпрыемствах і ўстановах Беларусі працягваецца збор сродкаў для апазыцыйна даламогі лодзінскім братам, якія амагаюцца супроць дамаганьняў фабрыкантаў. Ва ўхваляных рэвалюцыйных рабочыя вітаюць лодзінскіх барацьбітоў і абяцаюць ім сваё падтрыманьне.

Цэнтральным сьветам прафсаюзу Беларусі ўжо пераведзена УсеЦСПС на вышэйня даламогі лодзінскім рабочым 2.376 руб. Паступленьне сродкаў, які паведаміла ЦСПСБ, працягваецца.

Гарадзі сходы асьветнікаў Полацку па даламогі аб лодзінскіх падзеях ухваліў рэвалюцыйна, у якой выназвае сваю салідарнасць з бастуючымі, і пастанавіў адлічыць 1 проц. месячнай зарплаты на карысьць рабочых лодзі.

Новая махінацыя пільсудчыкаў Адклад зьезду т-ва беларускае школы

Супрацоўнікі Негарэлаўскай шынкі ўнеслі ў фонд даламогі бастуючым 125 руб. і выклікаюць усе арганізацыі пасьледаваць іх прыкладу.

Супрацоўнікі Івельскаму выназваюць сваю братэрскую салідарнасць з рабочымі Польшчы, якія вядуць упартую барацьбу з нячужаным уцісам рабочае класу. У знак сваёй салідарнасьці сход пастанавіў а адлічыць адін проц. месячнага заробку у фонд даламогі бастуючым.

Сход прадстаўнікоў прафсаюзу гора Петрыкава пастанавіў адлічыць на даламогі бастуючым аднадзёсны заробак.

Супрацоўнікі ЦСУ, Лебелю, Саюхлебу і Белмедгандлю пастанавілі адлічыць на аднаму процанту месячнага заробку.

Нястача літаратуры на лікпунктах „Известия“—барацьбіт за пісьменнасць

МАСКВА, 22. Адбылося пасяджэньне прэзыдыуму цэнтральнага савету «Прот Непісьменнасць», прысвечанае пытаньню аб пэдагэгічнай навукавай літаратуры для ліквідацыі непісьменнасці.

У спрэчках выступалі т. т. Круісва, Халатаў, Бандароў і інш. Ухваляюць рэзалюцыю: паставіць на від усёагульнай камісіі па ліквідацыі непісьменнасці, што яна не прадугледзена павышанага пошты на літаратуру для звышчэньня непісьменнасці, у сувязі з пачаткам культурнага паходу. Капстатаваць, што Дзяржвыдавдства сваёй першапачатковай плян выканала, пачапоўшы да справы фармальна, не прыяўшы належнай ініцыятывы. Зазначаць, што мясцовыя аддзелы народнага асьветы не зрабілі сваясава заканаў на падручнікі і тым самым правялі абурваючую няўважлівасьць да такой важнай справы. Выватныя ў гэтым павінны быць выкрыты ў друку.

Паставіўся на пэдагэгічна «Известия» годнасьць «Барацьбіта за пісьменнасць», як органу перыядычнага друку, які найбольш поўна адбіваў на сваіх старонках задачы і ход культурнага паходу.

„Рабочая“ партыя ўступае лібэралам

ЛЕНДАН, 19. Рабочая партыя пастанавіла зьдзяць сваёго кандыдата на парламанцкіх выбарах 1929 году ў Спэнволі (Брышпы). Кансэрватары не выступаюць у гэтым раёне сваёго кандыдата, бо абраньне ў Спэнволі забяспечана кандыдату лібэралаў Джону Саймону, старшыня відомай «камісіі Саймона», утворанай для перагляду парламанцкіх рэформ у Індыі.

Чэрчыль... „муляр-аматар“

ЛЕНДАН, 18. Камоды з залічэньнем Уінстона Чэрчылі (міністр фінансаў) членам прафсаюзу будаўнікоў у якасьці «муляр-аматара», прымае для кіраўнікоў трэйд-юніёнаў няпрыемны зварот. Орган рабочай партыі «Дэйлі Геральд» у апошнія дні публікуе шмат лістоў ад мясцовых арганізацый прафсаюзу будаўнікоў і ад пасобных дэячоў трэйд-юніёнаў. Аўтары лістоў абураны залічэньнем камоды ворага рабочага руху, імперыяліста і лідэра правага крыла кансэрватыўнай партыі, Чэрчылі, членам прафсаюзу.

Рост цікавасьці ў ПАЗШ да гандлю з СССР

НЬЮ-ЁРК, 22. Зьдзянка генэральнай электрычнай кампаніі з Амтэрам зрабіла вялікае уражаньне на дэлегацыю колы. Іншыя фірмы пачалі прапанаваць да Амтэру павышаную зацікаўленасьць. Выдатныя фінансысты і прамыслоўцы вішнуюць Амтэру.

Проді правага ўхілу

ХАРКАЎ, 23. Уся харкаўская партыйная арганізацыя з напружанаю увагаю прапрацоўвае адозву ЦК УсеКП(б) да мясцовае арганізацыі. На партыйных сходах буйных вытворчых вядзюч у часе справядлівага даламогі асабліва жвава абмяркоўвалася пытаньне аб правым ухіле ў партыі.

Харкаўская партыйная арганізацыя аднадушна вітае адозву ЦК УсеКП(б), а таксама пастанову пленуму НКІ МКБ і рашуча выступае супроць антылеаніснае цярпімаосці да ўхілаў у партыі.

Праф. Бідараў—заслужаны дзялч навуцы

Саўпарком РСФСР надаў праф. А. І. Сідараву, які 35 год вядзе пэдагэгічную работу ў Маскоўскай Вышэйшай Тэхнічнай Школе і які пэрыаду рад буйных навуковых прац па тэхніцы—годнасьць заслужанага дзялч навуцы.

Групы беднаты ў выбарах у саветы

МАСКВА, 23. Для забеспячэньня больш актыўнага ўдзелу беднаты ў перавыбары у саветы ЦК прыняў паграбны арганізацыя на працягу лістапада—сьнежня газэта «Беднота», «Хрэсьціанскай Газета», у часопісу «Хрэсьціанскі» і ва ўсіх мясцовых вобласных, акруговых, губэрнскіх, павятовых сьвяноскіх газетах, а таксама ва ўсёй сетцы сьвяноскіх насьценгазэт агляда работы груп беднаты. Кіраўніцтва аглядам ускладзена на ЦК.

Ліквідацыя руху проці новаўвядзеньняў у Аўганістане

ЛЕНДАН, 22. Агэнцтва Рэйтэр паведаміла: „Аўганскія войскі пасьпяхова закончылі 10-га настрэчніка карную экспэдыцыю супроць паўвоннага племені Гільзай у ваколіцах Альтмурскага перавалу, па дарозе з Кабулу ў Гардз. Гэта можа служыць пэцывэрджэньнем чутак аб тым, што ў Аўганістане адбываюцца хваляваньні, выкліканыя рашэньнем падышаха насадзіць у краіне эўрапейскія зьвічкі ў аэнае адзёны і г. д.“

На пленуме ЦСПСБ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫЯ БССР

З вядзёнай увагай заслухаў пленум даламогі старшыні ВСНГБ тав. Карпа аб пэціянавым плане разьвіцця прамысловасьці Беларусі.

Культпаход—да 1-га сьнежня

Бюро ЦК УсеКП(б) пастанавіла тэрмін культурнага паходу павялічыць да 1 сьнежня.

Буйны крок наперад у школьнай справе

Пародны камісарыят аховы здароўя значна разгортвае ў РСФСР сетку прафіляктычных амбулаторыя-дыспэнсэраў для дзяцей і падрастаю. Гэтыя дыспэнсэры будуць абслэдваць дзяцей пры прыёме ў школы, групуваць іх унутры школы, разьмяркоўваць дзяцей паводле канстытуцыянальных адзнак, рабіць іх адбор пры пераходзе ў школы другой ступені, пры сканчэньні працоўнай школы і пры залічэньні ў школы фэбэвауча.

У задачы амбулаторыя дыспэнсэраў уваходзіць таксама правядзеньне ўрачэбнага кантролю над фізкультурнай школьніцтва і рабочага падраста, сьвядзеньне школам у правільнай арганізацыі і рэацыяналізацыі пэдагэгічнага працэсу, устанавленьне віду і ўмоў дзіцячых захворваньняў, аказваньне лекавай прафіляктычнай дапамогі дзецям і падрастакам.

Яшчэ аб пагібелі „Латам“

ОСЛО, 22. Сьвія ў французскай месьці васьміна экспэртны аглядзельной дзены ў мору бэзынавы бак „Латам“. Па колькасьці бэзынавы экспэртны прышлі да вываду, што „Латам“ быў у наветры ўвесь час пасля вылету з Тромсэ аж да апошняга радыё-сыгналу аб пачынаньні. Па думцы экспэртаў, самалёт, напэўна, уляў у мора; бэзынавы бак быў адарван ад самалёту такім-жа чынам, як і павітавок.

Рост цікавасьці ў ПАЗШ да гандлю з СССР

НЬЮ-ЁРК, 22. Зьдзянка генэральнай электрычнай кампаніі з Амтэрам зрабіла вялікае уражаньне на дэлегацыю колы. Іншыя фірмы пачалі прапанаваць да Амтэру павышаную зацікаўленасьць. Выдатныя фінансысты і прамыслоўцы вішнуюць Амтэру.

Сёньня, 24-га настрэчніка, а 7 гадз. вечару ў клюбе імя Карла Маркса

адбудзецца СХОД МЕНСКАГА ПАРТАКТЫВУ

Парадок дня: Даламогі тав. Васілевіча: „Чарговыя задачы сацыялістычнага будаўніцтва“
Менскі АК КП(б)Б.

Канфлікт у Марсэльскім порце

ПАРЫЖ, 22. У Марсэлі было абвешчана ўсеагульнае 24-а гадзіннае забастоўка маракі ў знак пратэсту супроць лекаўна каманд трых паштовых параходаў, тавоў да адпльвіцця ў Вітай, Сірью і Інда-Кітай. Забастоўка пратэсту абсапіла ўсіх маракі.

Забастоўка закончылася ў суботу. Маракі зьвіліся на параходы і прыступілі да працы.

Пасьля выбараў у генэральныя штаты Францыі

ПАРЫЖ, 22. Кантанальныя выбары не зьмянілі суадносін сіл партыяў у генэральных штатах. Кампартыя, якая ўпершыню ўжывала на мясцовых выбарах новую тактыку, захавала сваё пазыцыі цалком ня глядзячы на ўсе труднасьці. У дэпартаманце Сэні і Луары абраны камуністы Права, што адбывае турэмнае зьнявольнэньне пэны «за шпіянаж».

У Заходняй Беларусі Патрабаваньні мэхашчыкаў

Рабочыя мэхашчыны ў Вільні патрабуюць павялічэньня зарплаты, пагражаючы забастоўкаю.

Канфіскацыя яўрэйскае газэты

У пятніцу, 19 настрэчніка, у Вільні канфіскавана яўрэйская газэта „Овент Кур'ер“. Прычынаю канфіскацыі зьявіўся фэльетон, у якім польская адміністрацыйная ўлада убачыла абразу сваёго гонару. Рэдактар прыцягваецца да судовае адказнасьці.

Бяскарнае забойства селяніва

У в. Бурдукоў, Івенскае гміны, паліцыянт С. Барташэвіч застрэліў селяніна З. Лапату. Забойства здарылася больш месца таму назад (11-IX), але забойца і дагэтуль не пакараны, а толькі пераведзён у Ліду.

Старшыня „Стэльца“—растарчык

У Варшавіных адбыўся суд над старшынёй мясцовае арганізацыі публічнага асьветы...

Толькі два параходы вышлі з порту, у якім сабралася ўжо звыш 7.000 пасажыраў.

Сваю суднаўласніцкаю зьявіўся да ўраду з просьбай умлаіцца ў канфлікт. Пасажыры, што затрымаліся, патрабуюць дастаўкі іх у партыі назначэньня на васьміх суднах. Частка пасажыраў выехала на ангельскія і італьянскія параходы. Некаторыя пасажыры выехалі ў Геную з надзеяй адпльвіць на італьянскія параходы.

Прачы друк энэргічна падтрымлівае патрабаваньне суднаўласніцка, каб маракі адмовіліся ад абелічэньня забастоўкі напярэдадні адпльвіцця.

Натаржны прысуд у Беластоку

Акружны суд у Беластоку вастудзіў Юрыя Шагуна на 8 гадоў катаргі. Шагун вйнаваўся ў належацьні да ЦК КПЗВ і акружнага камітэту ў Беластоку.

Перамогі рабочых

— У Вільні 19-Х скончылася забастоўка краўцоў-халуннікаў, якая пачалася 11-га настрэчніка. Краўцы атрымалі 25 проц. надбаўкі.

— 19-га настрэчніка закончылася таксама забастоўка на макароннай фабрыцы ў Вільні. Рабочыя дамагліся прыёму двух раней звольненых рабочых.

Няма дурных

Тыднёвал яўрэйская газэтка ў Вільні „Дос Ворт“—орган ортодоксаў—зачынена дзеля недахвату падпішчыкаў і грошаў.

Дэманстрацыя на лекцыі здрадніка

14 настрэчніка ў памяшканьні Віленскае беларускае гімназіі виступаў з публічнай лекцыяй...

Адклад з'езду т-ва беларускае школы

21-га кастрычніка ў Вільні павінен быў сабрацца агульны дэлегатскі з'езд т-ва беларускае школы. Асноўным задамнем з'езду павіны былі з'явіцца выбары новае галоўнае ўправы замест ранейшае, якая была распущана польскаю адміністрацыянаю ўладаю за палітычную ненадзейнасць.

Адклад з'езду таварыства на неазначаны тэрмін напярэдадні яго адчынення робіць уражанне не адчужаючым, але з'яўляецца фактам, які неспадзявана ўплывае на з'езд, але і такіх, што ў статыце ня значацца.

Адклад з'езду таварыства на неазначаны тэрмін напярэдадні яго адчынення робіць уражанне не адчужаючым, але з'яўляецца фактам, які неспадзявана ўплывае на з'езд, але і такіх, што ў статыце ня значацца.

Бліжэйшы час вывіць сапраўдную прычыну нечаканага адкладу з'езду напярэдадні яго адчынення.

Тэрор у Кітаі

ШАНХАЙ, 6. Міністэрства Унутраных спраў навінскага ўраду алубісва-вля сціс 110 камуністх, якіх навін-ны быць арыштывані.

ПЕКІН, 22. Кітайская рэлігія і вой-скі робяць вобыскі ў кітайскіх гарадзх і пасёлках дварох. Робіцца гэта з на-таю „ачысціць гордх ад камуністх“. Пекінская арганізацыя Гамідану дапа-магае рабіць вобыскі.

Новая ахвяра Атлян-тыкі

ЛЕНДАН, 22. Ангельскі дэпутат Мак-дональдз, які прадыршоў транс-атлян-тыцкі пераезд на востраве, прапавуў Мак-дональдз засягнуў в-за няспраўнасці ма-тору або пилонкі самазбегу.

Англія будзе аэра-дромаў ў Грэцыі

АТЭНЫ, 22. Па просьбе ангельска-га ўраду, грэцкі ўрад дазволіў пабуду-ваць некалькіх аэрадромаў на тэрыторыі Грэцыі для паветранай лініі Англія—Індыя. Францыя просіць дазволу пабу-даваць аэрадром для паветранай лініі Францыя—Сірыя.

Адчыненне сесіі скупшчыны

Апазыцыя байкатуе сесію. Патрабаванне сялянска-дэмакратычнай кааліцыі

ВЕНА, 22. Адчынілася воршая пасля перавыбару сесіі юга-славянскага парла-манту (скупшчыны).

Апазыцыя байкатуе парламент і не бярэ ўдзелу ў пасяджэннях. Адначасна ў Загребі адбылася сакрэтная нарада апазыцыі, на якой складзены мамаран-дзі каралеў у выглядзе поглядваў апа-зыцыі на ітывыне аб ўмене вансты-тудыі.

У Харваты адбыўся з'езд сялян-ска-дэмакратычнае кааліцыі, на якім лідары заявілі, што харватыя мясх ватрабуюць роўнасці і ўстама кан-стытуцыі на федэрацыйскіх асновах. Кааліцыя пачне ўжываць незалежнае дзеянне ў адносінах з дэмакратыянаю

сказаў тав. Карп, — характарызу-юцца ўзводнымі тэмам разгорэ-ваных рэспубліканскай працісло-васці.

Капітальнае будаўніцтва, якое з'яўляецца асноўным фактарам развіцця прамісловасці на блі-жэйшае п'яцігоддзе, галоўным чы-нам ідзе па лініі напярэвай пра-місловасці, на якое будзе выдат-кавана 19 мільянаў рублёў, тэк-стыльнай—20,7 мільянаў руб., ка-рамічнай—16,3 мільянаў і г. д.

Па напярэвай прамісловасці, акрамя рэканструкцыі існую-чых прадпрыемстваў, якая ўжо пачалася, намячаецца яшчэ пабу-дова паліправа-цэлюлёзнага кам-бінату.

Вялікую ўвагу ўдзяляе п'яцігод-ка тэкстыльнай прамісловасці.

Тут побач з пашырэннем існую-чых прадпрыемстваў праектуецца пабудова новага камбінату, не-калькіх заводаў на першапачатко-вай апрацоўцы ільну, пабудова но-вага баваўняна-прадзільнага цэху на фабрыцы «Дняпроўская ману-фактура».

Як асабліва важнае будаўніцтва, якое намячаецца п'яцігодковым пля-нам, трэба таасама адзначыць па-

намаганні і цэментнага заводаў.

На мэталлапрацоўчай прамісловасці, побач са знач-най рэканструкцыяй існуючых прад-прыемстваў і арганізацыяй галія-тарэйнае вытворчасці, маецца на ўвазе пабудова завод сельска-гаспадарчых машын і прылад і новы машынабудавнічы за-вод. Да пабудовы заводу сельска-гаспадарчых машын ужо прыступ-лена ў мінулым гаспадарчым го-дзе.

У зьвязку з абмежаванымі сыр-цовымі рэсурсамі дзейнае капі-тальнае будаўніцтва па дрэвапра-цэвальнай прамісловасці звод-зіцца, галоўным чынам, да абста-лявання і сканчэння пабудовы Бабруйскага камбінату, пабудовы фабрыкі мэблі і паркетнага заводу.

Затраты на капітальнае будаў-ніцтва па шкляной прамісло-васці будуць накіраваны на па-будову ў Гомелі новага мэхані-заванга заводу вакожнага шкла. Апрама таго, праектуецца ў кан-цы п'яцігодкі пабудова фаніса-вага заводу.

Гарбарная прамісловасць у пра-цягу п'яцігоддзя узбагаціцца новай фабрыкай абутку, 2 гар-

данаці рад заводаў, пераважна па пераапрацоўцы масцовага сыру. Сюда ўваходзіць пабудова заводу па апрацоўцы касцей, малаваран-нага, фасфарытнага мляну і інш.

Да асноўных мерапрыемстваў, якія забяспечваюць выкапанне п'яцігадовага пляну, трэба аднесці электрабудавніцтва, якое, апра-ча сканчэння пабудовы Асінаўскай электрастанцыі, выліцца ў пабу-дове раду станцый пры буйных заводах і праставанні другой цэнтральнай станцыі ў паўднёвай Беларусі.

У выніку мерапрыемстваў на пашырэнні вытворчасці, коль-касць рабочай сілы за п'яцігоддзе павялічыцца на 163,3 проц. лік сталых рабочых урасцець з 25 в паловаю тысяч да 67,2 тысяч. Лік сезонных рабочых—з 65 тыс. да 81 тыс.

На працягу п'яцігоддзя будзе ажыццяўляцца адна з важных за-ваў Кастрычнікавай рэвалюцыі — пераход прамісловасці на 7-мігадзінны рабочы дзень. Ужо ў 1928-29 годзе пераводзіцца на 7-мігадзінны рабочы дзень 13-14 проц. агульнага ліку рабочых пра-місловасці ВСНГБ.

У Баранавічах адбыўся су-спольны пільсудчынага саюзу «Сты-лець» — Ф. Тапалыцін. Буаучы пачаль-нікам мясцовага тэлеграфу, Тапалы-цінкі растраіў 6.000 аз. Суд прыгавар-іў Тапалыцінкі на 2 годзі турмы з пазбаўленнем права на эманітуру (на выслушавую пэсію).

Зачыненне шулерні «Беларуская Хатка»

Ад 1-га снежня ў Вільні зачыняю-ца шулерна пад назваю «Беларуская Хатка», з якое па чарзе карміліся роз-ныя казёлкія «беларусы».

Нават хадзілі прызнаюць

«Бел. Крыніца» ў № 47 вельмі па-хвальна адзьявляецца ад выданай ў Менску кніжцы на імяцкай мове аб беларускай культуры («Вайсрутэ-нішэ культур») і прызнае вялікія заслугі Менску ў азнамяненні ўру-шоны в беларускай культуры.

Адзіны англа-францускі фронт Націск на Іямеччыну

ПАРЫЖ, 22. Камэнтуючы перага-воры паміж Пуанкарэ і Чэрчылем «Юманітэ» піша: «Францыя, якая паранейшаму марыць аб гэгэмоніі на еўрапейскім кантыненте, і Англія, якая імкнецца мець кіруючы ўплыў на іямечскую палітыку, прабуюць

трымаць Іямеччыну ў стане эканамі-чнай і палітычнай дэпрэсіі, каб уцягнуць яе ў антысавецкі блёк. На гледзачы на істотны разгалосці, Францыя і Англія ажыццяўляюць цалер адзіны фронт».

Аж тры прыватныя школы.

«Бел. Крыніца» з мінаю перамож-ца паведамляе, што віленскі куря-торнум абцаў (!) даць дазвол інашэ на адну беларускую пачатковую школу—у Максімаўцы, Раданкаўск-ім. Разам з ёю халодка-сельсавзь-ніцкі «Беларускі Інстытут» будзе мець аж тры прыватныя пачатко-выя школы!

Дэпутацкі мітынг

14-га кастрычніка ў Вярэаўцы, Баранавіцкага павету, адбыўся спра-вадзаны мітынг дэпутатаў беларус-кага сялянска-рабочніцкага клубу. Выступалі Я. Гаўрылік і Ф. Валы-пец.

Бяспрыкладнай цяганіне пакладзены канец

Як бухгалтар Жысьлін стаў „агэнтам РСІ“

што не дапамагала. Жысьлін нара-шчу, нарэшце, зьвярнуцца да ома-наў друку.

Пасля заметак у «Зьвязьдэ», «Па-шей Газете» і «Известия ЦК РСФСР», нарэшце, з вялікімі цяжкасьцямі, на-станова ЦКК-РСІ спыніла гэтую абу-рабуючую цяганіну, якая цягнулася два гады.

Праз друк прышлося разбіваць сьвязь бюракратызму, каб, нарэшце, праз ЦКК-РСІ, катэгорычна, раз на-заўсёды заявіць:

«Агэнт РСІ быць зусім ня гань-ба. Капі-б кожны савецкі служачы меў столькі грамадзянскае муждзсь-ці і настойлівасці—наш савецкі апарат палешчыўся-б. У наш час да-памога РСІ ў яе барацьбе в бюрка-тызм—бодць паслуга савецкага грамадзяніна».

Хто-ж „скарыстоўваў“ саманрытыку?

У адказ на артыкулы, якія абара-нялі «агэнта РСІ», у некаторых га-зетах зьявіліся зметкі аб тым, як «Жысьлін скарыстоўваў самакрыты-ку». Пачатак наступленьня пакла-ла рэвізійная камісія Гомельскага Жылсаюзу і яе старшыня Льюбін. Апошні ў якасьці абвэржэньня паслаў у «Зьвязду» і іншыя газеты («Пале-ская Правда» і «Рабочий»), а таасама ў пракуратуру—дакуманты, якія па-казваюць аднаўленьня адміністра-цыі Жылсаюзу.

Таварышы в рэвізійнай камісіі па-гаварылі аб Жысьліне шмат «лажа-ных» слоў: — Мы лічым значыствам скары-стоўваць прэсу для падобнага паш-тажу.

— Жысьлін дрэнны бухгалтар-шантажыста!

— Ён у недалекі мінулым—ду-хоўны рабін і леснапрамыслоўца.

— Даволі апаганьваць і скарыстоў-ваць абэжур самакрытыкі!

— Жысьлін ня мае права кампра-мэтаваць і цкаваць сумленнае ад-

— Жысьліна-шантажыста — пад суд! Увесь гэты тлум на справе ёсьць нішто іншае, як гул бубна, праз які халодкі заглушыць праўду аб Жысь-ліне.

У сапраўднасьці, увесь матар'ял б. губ. РСІ і даныя сьведзтва зусім дасканала гавораць аб тым, што Жысьлін быў звольнены за адмову ад складаньня фінцыйнага балянсу.

Жысьліна звольнілі, быццам па скарачэньні штатаў «у зьвязку з рэ-жымам эканоміі» (хітрыя людзі!), а пейкага Писароўскага, часовага пра-даўніка, пакінулі на рабоце праз паўтара месяца.

Правадзяць «скарачэньне» штатаў, а праз 3-4 месяцы прымаюць у бух-галтэрыю 7 чал., сярэд іх Прыходзь-ка—свадка б. члена праўленьня саю-зу.

Калі ў трапійскім судзе цяжка было адстойваць гэты матыў, усплыў новы аргумент—звальненне па сэ-зонных прычынах. На жаль, трап-іёскі суд згадзіўся з гэтым.

Цікава ведаць, чаму-ж Жысьліна, які дабіваўся аднаўленьня, ня пры-нілі зноў, калі наступіў «сэзон» да Прыходзька і інш.

«Нягоднасьць» бухгалтэра Жысь-ліна нікім і нідзе не ўстапоўлена. Жысьлін мае рад дакумантаў, якія гавораць аб ім, як аб ня дрэнным бухгалтэры, што ён, напрыклад, прымаў удзел у камісіі саюзу і РСІ па арганізацыі рахункаводных кур-саў. Перад нам і заключэньне ОРУ, якое прымае правільным складзены Жысьлінным балянс. Экспэртыва ГубРСІ на чале в т. Выкавым (зараз старшын інспэктар НК РСІ РСФСР) дае такую-ж ацэнку.

Нарэшце, заява аб «мінулым» Жысьліна. Чаму аб ім успомінілі толькі зараз і то в благаславеньня рэвізійнай камісіі?

Ці Жысьлін звольнены, як чужы элемент у савецкім апарате? Нічога падобнага. Яго нават называлі агэ-нтам РСІ.

Факты такія: в дакумантаў, якія ёсьць у справе, можна убачыць, што ія Жысьлін, а яго бацька быў рабін-нам, але ня духоўным, а «савецкім» (грамадзкая пасада), што ён ніколі ня быў леснапрамыслоўцам, а быў усяго толькі бухгалтэрам у лес-напрамыслоўцы, што Жысьлін член прафсаюзу в 1918 году, мае дакуманты аб бязупынным працоў-ным стажы з 1915-16 году, што ў Го-мелі ён ня мае ўласнага дому.

Хто-ж яго прасьледваеці? Па да-ведках, б. намесьнік Гомельскага Жылсаюзу Марголін, зараз зьняты з работы і адданы пад суд за ашукан-ства, у Рэчыцы ён меў ўласныя да-мы; Пярлоў—бухгалтар Жылсаюзу—сапраўдны сын духоўнага рабіна, які мае два дамы па Кам.амольскай вул.

Мы лічым, што гэтыя «успаміны аб мінулым» (калі нават дапусьціць, што гэта мінулае далёка непратэар-скае) былі прынішлены да справы толькі як «дымавая заслона», якая накрывае няправільныя дзейчын-ны адміністрацыі Жылсаюзу.

Таму ўсе размовы нааонт хлусьні, цкаваньня, апаганьня самакрыты-кі—нічога агульнага в самакрыты-кай ня маюць.

Сумленнага бухгалтэра або слу-мачага, звольнага няправільна самакрытыка таасама будзе абара-няць, як рабочага, рабкора і ўсіх ін-шых «агэнтаў РСІ».

Як глядзяць на справу Жысьліна вышэйшыя органы СССР і БССР?

Наперакор усім абаронцам Марго-ліна, якія патрабавалі «кары» для чалавека, які быў вагнаны двухгадо-вай п'яганай,—усе органы, якія вы-лучалі гэту справу, знайшлі, што тут ёсьць бласпрыкладнае бюракратычнае скажэньне.

Мы ўжо гаварылі аб адным гэтай справы з боку ЦКК-РСІ БССР.

Наркампрацы СССР прызнаў, што «сапраўднай прычынай звальнення Жысьліна была адмова апошняга з складзены фінцыйны балянс, згодна сапатрабаваньням адміністрацыі» і патрабаваў прыцягнуць внаватых да суровай адзьявасці.

ЦК саюзу савецкіх і гандлёвых слу-жачых прапанавала ЦК саюзу «пры-няць меры да аднаўленьня Жысьлі-на на рабоце бяз усяіх судовых раз-глядаў».

Аб'яднанае бюро скаргаў НК РСІ СССР і РСФСР прапанавала Гомельс-кай РСІ прыняць тэрміновыя меры да аднаўленьня Жысьліна.

Нарэшце, ЦКК-РСІ БССР прапа-навала аддавіць Жысьліна на рабоце і прыняць тэрміновыя меры да спа-ганьня сродкаў за прымушаны пра-гул в внаватых у няправільным звальненні.

Пракуратуры рэспублікі даручана пераглядзць пытаньне аб няпра-вільным спыненні справы па аві-павачаньні адміністрацыі Жылсаюзу. Гэтыя адносіны ўсіх адначасных органаў зьяўляюцца аднаго правіль-нымі і робяць капец дугагадовай цяганіне.

Якія вывады з справы?

— РСІ будзе заўсёды абараняць ад бюракратычных нападаў усіх, хто сумленна выконвае свой абязьязан савецкага працаўніка.

— РСІ будзе няўхільна дабівацца ажыццяўленьня пастановы СНК СССР, якая надае бухгалтэру пра-ва апратэставаньня ў РСІ няправіль-ных або незаконных распарадзжэ-ньняў адміністрацыі.

— Дзеянні бюракраты, «ня гля-дзячы на асобы», ня будуць пакіну-ты не пакаранымі.

— Бухгалтэроў-падхалімы мы буд-зем гнаць з апаратаў.

— Людзей, якія беспадстаўным тлумача аб выдуманым апаганьні самакрытыкі дапамагаюць адміні-страцарам, якія ня церпяць агэнтаў РСІ, мы аддаем на суд пралетарскае грамадзасці. А. ВІНАГРАДАУ.

Дэманстрацыя перад будынкам суду

ВЕНА, 20. 19-га кастрычніка пе-рад будынкам кравага суду ў Вене адбылася камуністычная дэ-манстрацыя супроць фашыскай класвай юстыцыі і за вызваленьне арыштываных у сувязі в дэманстра-цыямі ў Вінер-Нэйштатце членаў ЦК кампартыі і пралетарскага камі-тэту абароны. Паліцыя расьсяяла дэманстрантаў гумавымі палкамі і арыштвала некалькі чалавек.

Энэргія бастуючых ня слабне

БЕРЛІН, 22. Да забастоўкі партовых рабочых у Гамбургу далучыліся рабо-чыя-докеры. Стачка докераў дадала но-вую энэргію бастуючым рабочым фр-онту. Па ўсім беразе Эльбы расьтаўлены пікет рабочых верфай. На гледзачы на ўзмацненьне паліцыі і шматлікіх арыш-ты пікету, пераваць готы зьлінуць уда-доса толькі нямомімі штрэйкбрэхам.

ПАРЫЖ, 22. «Юманітэ» паведа-мляе, што забастоўка тэкстыльчы-каў у Алуэне працягваецца з узды-мам. Акруговы камітэт унітарных прафсаюзаў у Лілі выказаўся за працяг забастоўкі ў Алуэне да зда-важэньня патрабаваньняў рабочых аб прыбаўцы 50 сант. у гадзіну.

6 гадоў крэпасці

Вайсковы суд у Рызе пасля дох-дэнага разгляду справы капітана Суузульа засудзіў яго на 6 год крэ-пасці „за камуністычную агітацыю ў войску“.

Менск, дзе яны валіліся ў гэты час на сходах і пасьпелі збучваць, пасля чаго зараз вярнуліся зноў у Гомель. Гэтыя атрыманыя скуртавары аказаліся нягоднымі для неадкладнай рэалізацыі, і прыйшлося патраціць некаторы час для прывадзеньня іх у першабытны выгляд.

Вылудены выпадкі, калі наапрацыя ставіць селяніну ультыматум: дай хлеб—дам тавар. Такое ўжываньне тавараабменных апэрацый ставіць у цяжкае становішча селяніна-бедняка, яно зьяўляецца скажэньнем загатоўчай палітыкі і павінна быць зараз-жа ліквідавана.

Цяпер аб удзеле прыватніка на нашых рынках. Тут перш за ўсё прыходзіцца адзначыць, што да рэгістрацыі прыватных скупшчыкаў хлеба і сьмрду (у мэтах абкладаньня іх падаткам) толькі зараз прыступаюць—з вялікім спазьненнем.

На хлебных рынках заўважваецца зараз такое цікавае зьявішча—прыватнік выступае на рынку не адкрыта, а праз падстаўных асоб, большай часткай, сялян-возчыкаў. Нядаўна на Слуцкім рынку быў затрыман селянін (з Асінавіцкага раёну), які купіў воз пшаніцы—34 пуды. Аказалася, што гэты селянін-возчык амаль што на кожным рынку купіў на возе пшаніцы для свайго наймальніка—прыватнага скупшчыка. А апошні закуплены такім чы-

Поруч з гэтым выдаткуецца 38 тыс. руб. на сканчэньне пабудовы электрастанцыі ў Парычах і 5.000 руб. на электрафікацыю м. Гаўск.

У гарадзкую электрыфікацыю ўключана: пабудова новай турбіны і рамоту Бабруйскай электрастанцыі, які будзе каштаваць 170 тыс. руб., рамантаваньне Слуцкай станцыі аб'ёмнасьцю ў 8.000 руб., Рагачоўскай—12 тыс. руб. і Стара-Дароскай—5 тыс. руб.

Пашырэнне і капітальнае рамантаваньне Жлобінскай электрастанцыі будзе каштаваць 90 тыс. руб.

Закладка запаведніка-гадавальніка

ВІЦЕБСК. (Наш кар.). Віцебскі саюз наляўнічых атрымаў валікі лясны масьці плошчаю каля 8.000 дэсяцін для арганізацыі запаведніка-гадавальніка. У гадавальніку будуць разводзіцца ў дзікім і часткова прыручаным выглядзе розныя каштоўныя зьявы: лісы, выдры, куницы, дзікія козы, асаблівы пушны зьвер «аставдра» і інш., а таксама карысныя дзікія птушкі. Ахова і нагляд за зьявішчамі ставіцца на навуковую глебу. Загадчык запаведніка паехаў на адну з салавецкіх выспаў для азнаямленьня з гэтай справай на 200-арытальгічнай станцыі.

на Асінастроі

ВОРША. (Наш кар.). На пабудове галоўнага памішаньня Асінастрою заканчваецца земляныя работы на кананіі самага глыбокага катлававу. Работы механізаваны. Зямля вывозіцца караванам вагаватак пры дапамозе матэрнай лямбэкі. Для выпампоўваньня вялікай колькасьці вады, што цяча ў катлавак, зроблена глыбокая шахта, з якой вада выкачваецца магутавай кантралёвай помпай. Земляныя работы будуць закончаны да паступленьня марозу.

Калектыўная здачка хлеба сялянам

ВОРША. (Наш кар.). 14 кастрычніка ў дзень ураджаю шэсьць сільня пасёлку Чарнярэчкі, нагрукішы шэсьць падвод з хлеба, прывезьлі ў раён і калектыўна адлі сель-гасп. Kredытаву таварыству.

На рынку пасёлкаўцаў сустраў тысячны мітынг. Пасёлкаўцаў вітала прадстаўнікі ўлады.

Савецкая чайная—змест піўных

БАРЫСАЎ. (Наш кар.). Гэтым днём у Нова-Барысаве адбылося ўрачыстас адкрыць савецкай чайной пры рабочым клубе. Чайная добра абсталявана: маюцца шажматы і

700 чал. у нядзельным унівэрсытэце

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.). 21-га кастрычніка адбылося урачыстас адчыненне нядзельнага унівэрсытэту ў Гомелі. Цікавасьць рабочых да вучобы вялікая. Ва унівэрсытэце займаецца да 700 чал. Арганізуецца тры факультэты: прыродазнаўчы, вытворча-тэхнічны і грамадзтва-эканамічны. Акрамя лекцыйнай работы ва унівэрсытэце будзе праводзіцца практычная работа.

З адвазам выступіў адвін пасёлкавец, ён сказаў:

— Мы, беднякі, бачым, што дзяржава нам дапамагае, налішчае наша жыцьцё і загэтым і мы абавязаны ісьці насустрач дзяржаве, падтрымаць яе пільны.

З вялікай урачыстасьцю пасёлкаўцаў адлі на 100 р. хлеба.

Шажкі, газэты і часопісы, а таксама ўстаноўлены чынаварыі.

З адкрыцьцем савецкай чайной у цэнтры Нова-Барысаве закрэмілі тры піўныя і адна крама па прадажы гарэлі.

Адміністрацыя не прыслухоўваецца да нашай думкі — гаварылі на ічэйцы дражжывага заводу, а ў выніку, — чапы прыйшлося пераўстапаўляць, што ўлічэла не ў малую кавесечку.

На сваім партсходае ічэйцы ічэйцы ічэйцы і наракалі на гаспадарчага працаўніка за по-

Чаму не разгледжаны заявы?

(Бабрыняцкая ячэйка КП(б)Б, Калінавіцкі раён, Мазыршчына)

Тая-ж самая хваравітасьць, як і ў радзе іншых вясковых ячэек, павуе і тут. Ічэйка, валіваючы ў сваім складзе тры члены і чатыры кандыдаты партыі, абсалютна ня думала аб пашырэнні сваіх радоў за лік батрацтва і беднаты вёскі. І больш таго, даная ячэйка выклікала абурэньні факты няглыбайнасьці да гэтага пытання. Ічэ ў 1927 годзе ў ячэйку былі паланы тры заявы—*батрака, пастуха і рабочага чалавекі*—аб уступленьні ў партыю. *Ічэйка пратрымала гэтыя заявы больш году і нават не разглядала.*

За гадовы перыяд ячэйка прыняла ў партыю толькі аднаго чалавекі. А ў раёне ісьць шмат батракоў і сялянскай беднаты.

Ічэ-жа праводзіла ячэйка сваю працу ў масах. За перыяд з студзеня месяца ячэйка правяла 8 парт-

адноўлены сакратарыі склад і больш чым на 1/2—склад бюро ічэек.

Няглікіх папярэдніх абавароняў кандыдатур у бюро ічэек нідзе ня было. Кандыдатуры намячаліся толькі на сходах ячэек. У шмат якіх ячэйках устапоў і іпрадпрыемстваў сакратарыі ячэек высунуты жанчыны.

сходаў, з іх палова праведзены ў лютым і сакавіку месяцах, а на астатнія 7 месяцаў прыпадаюць толькі чатыры сходы.

Ічэйцы «не хачала» пытаць для абгавареньня.

І яна з адным і тым-жа парадкам дня праводзіць тры сходы ў пасобных вёсках з усім складам ячэйкі. Ічэйка не дадумалася да таго, каб па гэтых пытаннях даць заданьне членам партыі, які-б змаглі гэта працу правесці сярод сялянства. На сваіх сходах ячэйка прымае паставы агульнага зьместу. Вось па пытаньні хлебазагатоўкі ячэйка паставіла: «Хлебазагатоўкі праводзіць па правільным шляху».

Працы сярод беднаты партыя ячэйка не праводзіла, абмежавалася толькі арганізацыяй дзвюх груп, якія не працуюць.

Б. Шпітальнік.

Вось што гаварыў т. Сталін у дакладзе актыў Маскоўскай арганізацыі яшчэ 9 мая 1925 году, зараз-жа пасля XIV-ай партканфэрэнцыі:

«Самакрытыка ісьць адвака сілы, а ня слабасьці нашай партыі. Толькі моцная партыя, якая мае карані ў жыцьці і якая ідзе да перамогі, можа дазволіць сабе такую блэзлітасную крытыку сваіх уласных недахопаў, якую яна дапусьціла і будзе заўсёды дапусьціць на вачох перад усім народам». (Гэтая цытата ўзята з таго разьдзелу дакладу, які носіць падзаглавак «Палітыка партыі ў вёсцы»).

Далей, у тым-жа дакладзе, тав. Сталін, гаворачы аб рабоце камуністыч у вёсцы, паказвае:

«Нельга выжджаць на адных толькі распараджэньнях у адносінах да сялянства. Трэба навучыцца прыліва растульчываць сялянству неаураму для іх пытанняў, трэба навучыцца пераконваць сялян, не шыкаючы на гэтую справу ні часу, ні памаганьняў. Зразумела, значна лягчэй і прасцей выдаць распараджэньне і паставіць кропку, як гэта робіць часта нашы старшыні выканкомаў. Але ня ўсё тое добра, што проста і лёгка. Нядаўна сакратар адной з вясковых ячэек на запытаньне старшыні губкому аб адеўтнасьці газэт у вёсцы, аказваецца, адказаў: «А навошта нам газэты? Без газэт спакайней і лепш, а то яшчэ працягваюць мужыкі, і пойдучь усёякі запытаньні, а логым не назавішчя влопатаў з імі». І гэты сакратар

АБ САМАКРЫТЫЦЫ ў ВЁСЦЫ

тэра даводзіць, што гэта не камуністы, а адно нямчасьце. Справа ў тым, таварышы, што кіраваць цяпер блэ «клопатаў» ніяк нельга, а без газэт ты больш. Гэтую прастую ісьціну трэба зразумець і ўсьвідоміць, калі мы хочам утрымаць за партыі і савецкай уладай кіраўніцтва ў вёсцы». (І. В. Сталін—«Пытаньні левізму»).

Нам здаецца, што гэтыя ўказаньні тав. Сталіна не настарэлі і для сучаснага моманту. Нельга, зразумела, сказаць, што наша кіраўніцтва ў вёсцы абмяжоўваецца да гэтага часу аднымі «распараджэньнямі». Гэта было-б няправільна. За апошнія гады мы ў гэтых адносінах маем значны дасягненьні. Узяць, напрыклад, той факт, што стварылі даволі вялікі і моцны актыў з беднаты і лепшых сярэднякоў вакол нашых арганізацый у вёсцы. Цяжка меркаваць таўсама, што мы зараз зойдем хаця-б аднаго ні тав, што старшыню выканкому, а і старшыню сельсавету, які лічыў бы, што без газэт—«спакайней і лепш». Наадварот, за апошнія гады мы маем узмоцненае пашырэнне газэт у вёсцы, якое праводзіцца, зразумела, пры бліжэйшай дапамозе вясковых устаноў і арганізацый («Беларуская Вёска», напрыклад, з 7 тыс. у 1925 г. павялічылася да сучаснага моманту да 40 тыс.).

І тым ня менш, указаньні тав. Сталіна аб патрэбнасьці прыліва перакананьня і растульчыва-

таньняў захоўваюць сваю моц і да гэтага дня. Па гэтай частцы ў нас да гэтага часу ўсё яшчэ вельмі многа прабелаў. Работа розных вясковых устаноў і арганізацый усё яшчэ ў вельмі значнай ступені носіць на сабе пячатку фармалізму, казёшчыны, блэдушных напярвох адносін да жывога справы. Прыкладаў гэтага можна было-б падаць шмат, аб іх расказваецца кожны дзень у нашым друку.

Такое становішча трэба як мага хутчэй і ў корані зьмяніць. На аснове правільнай палітыкі партыі, мы маем культурны і эканамічны рост нашай вёскі. Лёзуг партыі аб калектываваць паспяхова ўспрымаецца асноўнымі масамі сялянства. Сялянства сур'ёзна задумваецца над пытаньнямі разбуреньня свайго адвечнага ўкладу: трохпалёўкі, сахі-матужкі і інш., над пераходам да новых, інтэнсыўных форм гаспадараньня. Зацікаўляецца да машыны, да ўгнаеньняў, наогул да аграпачынавай навукі, пад уплывам нашай-жа прапаганды, прабуджаны ў вёсцы, валізарна. Усё гэта абавязвае вясковыя арганізацыі, як вазучь, быць на вышэйшай ступені. Тым больш абавязвае, што іменна на базе гэтага ўздыму асноўных мас сялянства, які абумоўліваецца ў сваю чаргу ўздымам усёя народнага гаспадаркі палкам, абвастраецца клясавая барацьба ў вёсцы. Кулак ро-

стоўвае апошні магчымасьці, зьвартваецца да апошніх хітрыкаў, каб пахіснуць сярэдніка, адарваць яго ад вясковай беднаты і рабочае вясны. Выпадкі кулацкай расправы над вясковымі актывістамі, калгаснікамі і інш., якія сталі больш частымі («Зьвязда» за апошні час часта рэгіструе такія факты з жыцьця беларускай вёскі), красамоўна гавораць нам аб гэтым абвастраеньні. Няма сумнення, што ў надыходзячы перавыбары савецка ў гэта абвастраеньне выявіцца з асаблівай сілай.

Іона таму, якое вялікае значэньне набывае ў даны момант работа ў вёсцы. Правільнае кіраўніцтва гэтай работай высюваецца на першы плян. Ад пасьпеху на гэтым вучастку ў значнай ступені залежыць лёс саюзу рабочае клясы з сялянствам, іншымі словамі—лёс пралетарскай рэвалюцыі. Мы павінны асабліва паклапаціцца, каб нашы вясковыя ўстановы і арганізацыі праводзілі ў сваёй рабоце выразную клясавую лінію, каб зны спячасова і належным чынам давалі адпор учынкам кулацтва. Самакрытыка ў вёсцы і павінна быць накіравана іменна ў гэты пункт. Яна павінна быць востра нашымі арганізацыямі, як востра зброя ў барацьбе з пэдахопамі нізавога апарату. Пленум ЦК УсеКП(б) так гаворыць на гэтым пытаньні:

«У вёсцы самакрытыка павінна

барацьбы з свавольем, са сважэньнямі клясавай лініі партыі, з выпадкам змычкі камуністыч з кулацкім і чужым элемэнтамі. Самакрытыка павінна дапамагчы партыі ўмацаваць яе кіраўніцтва батрацтва-бядляцкімі і сярэдняшнімі масамі, умацаць уцягненьне іх у барацьбу з уплывам кулацтва, з пэдахопамі нізавога апарату і з паружэньнем савецкай законнасьці з боку прадстаўнікоў партыі і ўлады ў вёсцы. У гэтых мэтах парткамітэты павінны ўзмацніць сваё кіраўніцтва сельгартарганізацыямі». Самакрытыка ў вёсцы можа, а значыць і павінна, ажывіць работу нашых нізавых органаў, зрабіць гэтыя органы сапраўды бліжэйшымі сялянству, сапраўднай апарай дыктатуры рабочае клясы, праваднікамі ўплыву пралетарскага гораду на вёску. Актыў беднаты, батрацтва, правярных сярэднякоў, які групуюцца вакол сельсаветаў, кааператыву, БОУ і інш., лад кіраўніцтвам нашых партыйных арганізацый, павінен быць уцягнуты ў самакрытыку. Гэтым самым, ажывіўшы вясковыя арганізацыі, мы адначасова вырашаем і задачу прыцягненьня працоўных мас вёскі да справы сацыялістычнага будаўніцтва. Ваз гэтага ўцягненьня працоўных мас будаваць сацыялізм немагчыма. Ленін так гаварыў аб гэтым: «Увесь гноўд у тым, каб пасювацца цяпер наперад непараўнальна больш шырокай і магутнай масай іх іраніі як

стар. 29-30). Толькі пры гэтай умове саюз рабочае клясы з сялянствам умацаецца яшчэ больш. Перабудова ўсёе нашае гаспадаркі, якую мы зараз праводзім, немагчыма без удзелу ва ўсім гэтым будаўніцтве самых шырокіх мас працоўных. Хаця-б на адным тым-жа абсалютна немагчыма, што рэканструкцыйны перыяд ня можа ня быць зьвязаным з патрэбнасьцю перамагчы цэлы рад труднасьцей, рацей, чым індустрыялізацыя нашай краіны дасць патрэбныя вынікі. Гэта перамота труднасьцяў немагчыма без удзелу ў будаўніцтве, у гэтай барацьбе з труднасьцямі мільёнаў, разумеючы задачы гэтай барацьбы і работы. Іменна з гэтай думкі выходзіў Ленін, калі гаварыў аб патрэбнасьці рухацца наперад, можа быць і павольна, але «непараўнальна больш шырокай і магутнай масай». Разьвіваючы самакрытыку далей і глыбей, кіруючы гэтай работай, партыя даб'ецца абедзьвюх паказаных мэт: палепшыць апараты, палепшыць работу устаноў і арганізацый і, адначасова, прыцягне да справы будаўніцтва сацыялізму сапраўды самыя шырокія масы працоўных гораду і вёскі.

Зразумела, разгортваньне самакрытыкі ў вёсцы—справа куды больш складаная, чым у горадзе. У вёсцы спроб скарыстаньня самакрытыкі ў вярхоўных дыктатуры пралетарыату мэтах павышэньня

пралетарскім горадзе. Але гэта значае толькі адно,—кіраўніцтва партыі справай правядзеньня самакрытыкі павінна быць узмоцнена, як і кіраўніцтва з боку вышэйшых партаргану—нашымі сельпартарганізацыямі. Нашы вясковыя арганізацыі павінны быць падкаванымі, як вазучь, на ўсе чатыры нагі.

І самакрытыка, і ўцягненьне асноўных мас вёскі ў будаўніцтва сацыялізму, патрэбны дыктатуры пралетарыату на «самі па сабе», а для ўмацаваньня змычкі, саюзу кіраўніцтва з сялянствам, пад кіраўніцтвам рабочае клясы, у ітарэсах умацаваньня дыктатуры пралетарыату. Трэба заўсёды мець на ўвазе, што, як кажа тав. Сталін у сваім артыкуле «На хлебных фронтэ», «саюз рабочых і сялян ва ўмовах дыктатуры пралетарыату ня ісьць проста саюз. Гэта ісьць асабліва форма клясавата саюзу рабочае клясы і працоўных мас сялянства, якая ставіць свайго мэтай: а) умацаваньне пазыцый рабочае клясы, б) забеспячэньне кіруючай ролі рабочае клясы ўнутры гэтага саюзу, в) зьнішчэньне клясаў і клясавата грамадзтва».

Такое і толькі такое разуменьне саюзу рабочае клясы з сялянствам зьяўляецца адзіна правільным, патрэбным для кіраўніцтва вясковай работай ва ўсіх яе галінах, у тым ліку і ў адносінах разгортваньня самакрытыкі ў вёсцы.

Шырока разгарнуць навуковае дасьлед- ваньне сельскае гаспадаркі

СНК БССР — аб рабоце інстытуту імя Леніна

На пасаджэньні Савету Народных Камісараў БССР 7-га кастрычніка быў заслуханы даклад дырэктара Беларускага Навукова-Дасьледчага Інстытуту сельскае і лясное гаспадаркі імя Леніна тав. Гарэцкага.

У сваёй пастанове па дакладу Савет Народных Камісараў адначыў вялікія арганізацыйныя і навуковыя дасягненьні інстытуту.

Інстытут у сваёй рабоце ўзяў правільны кірунак — ён вывучае найбольш прыбытковыя галіны сельскае і лясное гаспадаркі. Інстытут шырока развіў дасьледваньне сельска-гаспадарчае тэхнікі і мелярацыі, шмат што зроблена ў справе развіцьця цэнтральных сьвінаводчай і бульбяной станцыяў.

Да навуковай работы былі прыцягнуты высокакваліфікаваныя старыя дасьледчыкі, падрыхтоўваліся маладыя беларускія дасьледчыкі. У дасьледчую справу ўцягнуты сяляне, саветкія і калектывныя гаспадары.

Савет Народных Камісараў прапанаваў Інстытуту заняцца шырокім вывучэньнем сацыялістычных форм сельскай гаспадаркі і праблемы калектывізацыі, узмацніць дасьледваньне

на тэхналёгіі бульбы, разгарнуць работу інстытуту сялян-дасьледчыкаў.

У праграму работы інстытуту траба ўвесці вывучэньне эфэктыўнасьці грашовых укладаньняў у сельскую гаспадарку, а таксама ўраджайнасьці зьлёбных і тэхнічных культур, асабліва ільну.

СНК пастанавіў пашырыць базу для работы навукова-дасьледчага інстытуту: апошняму павінны быць вызначаны плошчы для дасьледчага ляснога участку, для арганізацыі дэаэраляцыйнага парку, мохавага балота і расьлінаводчай раённай станцыі.

На працягу двух год павінна быць пабудавана дасьледчая зэміка-тэхналёгічная лябараторыя інстытуту.

СНК надаў Інстытуту права прадстаўніцтва ўсёй дасьледчай справы на сельскай і лясной гаспадаркі БССР перад саюзнымі органамі, а таксама паставіў пытаньне аб уяўленьні прадстаўніцтва Інстытуту ў склад Саветаў Усесаюзнага інстытуту прыкладнае батанікі, Усесаюзнага інстытуту па ўгнаеньнях.

З рэзервовага фонду СНК выдана Інстытуту 3.000 рублёў на набыцьцё замежнай навуковай літаратуры.

М Е Н С К

Да сьвяткаваньня 10-цігодзьдзя БССР СТЫПЭНДЫ БЯДНЕЙ-ШЫМ СТУДЭНТАМ

Закладка цэнтральнага ўзорнага дому для бяспрытульных

Камісія па падрыхтоўцы сьвяткаваньня дзесяцігодзьдзя агалашэньня БССР па сваім апошнім пасаджэньні ў сувязі з гэтым пастанавіла ўстанавіць у вышэйшых навучальных установах 15 стыпэндый імя дзесяцігодзьдзя агалашэньня БССР. Закладка пабудовы цэнтральнага ўзорнага дому для бяспрытульных дзяцей імя дзесяцігодзьдзя агалашэньня БССР з тым, каб скончыць пабудову гэтага дому да 11 ліпеня 1930 году.

Для ўдзелу ў сьвяткаваньні запрашаюцца прадстаўнікі братэрскіх саюзных рэспублік. Цэнтральному дому дэлепаіна ў Менску наладзіцца інфармацыя аб агалашэньні БССР.

Для ажыцьцяўленьня пляну сьвяткаваньня на месцы выяжджаюць прадстаўнікі ўраду БССР.

Узмацненьне санітарна-га нагляду па Меншчыне

Акрадзель аховы здароўя адзьвердзіў плян работы санітарнай інспекцыі. У першую чаргу паставіліся да дасьледваньня вадаабеспячэньня ў вёсках Чэрвеньскага, Койданаўскага і Барысаўскага раёнаў. У бягучым годзе будзе наладжана грунтоўнае вывучэньне брушовага тыфусу і паратифусовых ачагоў акрузе. Зварачаюцца сур'ёзна ўвага на барацьбу з шалістым. Узмацняюцца нагляд за вывачкаю хлеба, продажам малочных прадуктаў, мяса і каўбасных вырабаў. Мяркуюцца арганізаваць санітарны агляд прыватных габітажаў медыцынскіх і зубных дактароў. Намечана правесці ў акрузе вярхоўшкарлятыныя прышчэпкі.

Усебеларуская нарада санітарных дактароў

Учор а ў Наркамале аховы здароўя адкрылася нарада санітарных дактароў Беларусі, якая працягнецца чатыры дні. Народа везуць даклады т. Варэкуна і праф. Эльбэрта аб барацьбе са шкарлятынай, тыфусам і воспай, даклад праф. Экземлярскага аб санітарна-гігіенічным інстытуте і іншым санітарным пытаньні.

За дзень

— **НОВЫЯ ФІЛЬМЫ.** Да 10-годзьдзя агалашэньня БССР Беларужіно выпускае дзьве новыя фільмы: "Песьня вясны" па сцэнарыі Гарэцкага і Ляшчэвіча і "Сосны шумяць" — па сцэнарыі Дзяржавіна і Вольлага.

— **ВУЧАСТКОВЫ ЗЬЕЗД ЧЫГУНАЧЫКАЎ.** Мясцыя вучастковы зьезд чыгуначыкаў назначаны на 15 лістапада. Справаздачная кампанія пачнецца з 30 кастрычніка.

— **ЦЭГЛА І ЖАЛЕЗА ДЛЯ ПРЫВАТНАГА БУДАЎНІЦТВА.** У апошні час значна палепшалася забесьпячэньне прыватнага будаўніцтва жалезам і цэглай. Усе залукі здавальняюцца. Штогодня прыватным забудовшчыкам адпускаюць па 3.000—4.000 шт. цэглы.

— **ВЫПЛАТА ПЭНСІЯ ПА ЧАСОВАЙ НЕПРАЦАДЗОЛЬНАСЦІ.** Прадстаўнікі НК РСІ і Галоўсаправаўніка знаёмілі з вынікамі вылаты дэлепоіна па часовай непрацадзольнасьці венаародна на прадпрыемствах. Былі аб'яўленыя завод "Чырвоная Зара", "Бальшавік" і "Эўэргіа". Выявілася, што парадок вылаты на прадпрыемствах сябе апраўду. Гэтым удалося ў значнай частцы ліквідаваць заргі ў страхавасе.

Палепшаньне грамадзка-га харчаваньня

Праўдзеньне МДРК вынесла пастанову аб палепшаньні грамадзкага харчаваньня. Паставіліся ўвесці пэўныя нормы раскладкі па асобных стравах. Запрапанавана ў бліжэйшы час склесьці плян далейшай механізацыі сталовак. Для лепшага абслугоўваньня пайшыкаў абедамі на заводах паставіліся дадаткова дакупіць 10 штук тэрмаасаў. Распрацоўваюцца пытаньні аб каацэнтраванні ў адной сталовак прыгатаваньня абедаў для заводаў і для подпуску дадому.

Паставіліся ўвесці ў адной сталовак пэвтар'янскія і дыэтныя абеда. Ва ўсіх рабочых сталовках будуць гатавацца дзясурныя страпы на даражэй 35 к. Уважана пытаньне перад гарсаветам аб прадстаўленьні ваяшканьня для адкрыцьця яшчэ адной рабочай сталовкі.

Усебеларускі зьезд рабочых-швейнікаў

Сёння ў клубе імя Леніна адкрылася ўсебеларускі зьезд рабочых-швейнікаў. На зьезд прыбыло 40 дэлегатаў. За апошні год ліч членаў саюзу швейнікаў па Беларусі ўзрос на 27 проц., а ліч рабочых у дзяржаўных прадпрыемствах швейнай прамысловасьці павялічыўся з 680 да 2.800. Сяродня зарплата па дзяржаўных прадпрыемствах узрасла на 18 проц., і складала 98 р., а ў прадазектывах — на 17,6 проц.

Падрыхтоўка да сьвяткаваньня 11-ай гадавіны Кастрычніка

Да кастрычнікавага сьвята па жыльлёва-будаўнічай кааперацыі будзе заселена 20 нава-пабудаваных і адноўленых кватэр у пасёлках "Чырвоны Заходнік", "Чырвоны Кастрычнік" і "Сябра". У пекаторых ЖАКТ'ах адбрыюцца чырвоныя вулкі. Будзе наладжаны таксама рад вечароў і дакладаў на тэму аб Кастрычнікавай рэвалюцыі.

10 год яўрэйскага камуністычнага друку

27-га сьнежня споўнілася 10 год існаваньня яўрэйскага камуністычнага друку. У гэты дзень у Менску выйшаў першы нумар яўрэйскай камуністычнай газэты "Штэрн". Для адзнакі юбілею складзена камісія з т. т. Агурскага, Ашаровіча, Дуціца, Аршанскага і Валаврынскага, якая намяціла ўжо пільна сьвяткаваньня. Па прадпрыемствах і асобных будучь правядзены саоды, прысьвечаныя 10-цігодзьдню існаваньня яўрэйскага камуністычнага друку. 27-га сьнежня адбудзецца ўрачысты саод. Выдзёцца спецыяльны нумар газэты "Штэрн" — "Ахмібр". На сьвяткаваньне мяркуюцца запраціць у Менск былія працаўнікоў газэты "Штэрн", якіх зараз знаходзіцца ў розных гарадох СССР.

Адначасова з юбілеем яўрэйскага друку будзе адзначана 10-цігодзьдзе сьмерці Х. Шымлессіча, заснавальніка і рэдактара віленскага "Камуніста". Шымлессіч загінуў у баі з беларускімі ў Вільні 2-га студзеня 1919 г.

Закончэньне пленуму ЦК МОР'у

Учора закончыў сваю работу пленум ЦК МОР'у. Пленум правіў рад паставоў па ўзмацненьні мопраўскай працы. Паставіліся стварыць рад секцыяў пры ЦК, акругамах і райкомах МОР'у. Арганізуецца наступныя секцыі: фінансавая, агітацыйна-прапагандацкая, жывочая, юнацкая і секцыя па рабоце ў вёсцы. Паставіліся зьварнуць сур'ёзную ўвагу на ўважваньне ў арганізацыйную работу батрацтва і бядняцкай часткі пэві. Запрапанавана скарыстаць хаты-чытальні, як базу для мопраўскае работы ў вёсцы. Па паводках павінна быць арганізавана масавая чытанка мопраўскае літаратуры. Павінна быць арганізавана шэфства сялян над зарубожнымі турмамі. Пленум заарганізаваў ЦК МОР'у прыступіць да выданьня тавнае літаратуры для вёскі коштам ад 3 да 5 кап. за брамурыку.

Зьезд таварыства „Прэч няпісьменнасьць“

З справаздачы Цэнтральнага Савету вылілася, што з яго боку ня было кіраўніцтва нізавымі арганізацыямі таварыства. Ячэйкі прапавалі без пляну і дапамогі. У выніку ўсяго гэтага многія з ячэек распаліся. Толькі ў часе месячніку баральбы за пісьменнасьць работа ў таварыствах «ПН» ажывілася.

У спрэчках па дакладу Цэнтральнага савету прыняла ўдзел значная колькасьць дэлегатаў.

— На мясцох захопваюцца дэтарэямі. Цэнтральны савет дае дырэктыву — паладжаўце лётарэй, прадаваўце карткі. У Бабруйску ў выніку такой лётарэйнай работы прадаўнікі акруговага савету былі выкліканы ў пракуратуру.

Адзначалася таксама, што работа за ліквідацыі няпісьменнасьці часта носіць выпадковы характар. Мала ўвагі ўдзяляецца вываўчай рабоце сярод актыўна таварыства «ПН».

Прадстаўнікі Наркамасьветы БССР знаёмілі дэлегатаў зьездом з плянам ліквідацыі няпісьменнасьці ў бліжэйшыя гады. Гэтая работа будзе вясцёцца па наступных прынцыпах: няпісьменныя ва ўзросце ад 8 да 15 год навучаюцца ў працягу 2-х год, а ад 15 да 35 год у працягу 1 году.

Зьезд вынес рад важных паставоў па ўсіх пытаньнях. Мяркуюцца ў працягу бліжэйшых год павялічыць рады таварыства «ПН» ў два разы. Штогодня перад пачаткам і канцом навучальнага году таварыствам будзе праводзіцца агіткам панія за грамадзасьць.

Зьезд выліўся ў іспуочы статут таварыства «П. Н.» папраўсі, згодна якіх зьезд «П. Н.» будзе наладжвацца ня раз у год, а раз у два гады.

Калі-ж раскуюць „Жалезных арыштантаў“?

У № 112 „Зьвязды“ бмў зьмешчаны фэльтэон Мік. Гольдбэрга „Жалезныя арыштанты“, у якім гаварылася аб абурочных, чыста-фармальных адносінах да камуны „Сейбіт“ Вузьдзэнскага раёну з боку Менскага акрываанкому і акруговай інспэцыі мясцовай прамысловасьці. Справа заключалася ў тым, што камуне забаранілі пуск невялікага лесавільнага заводзіку пасяля таго, як лёкамобіль і гатар былі ўжо тры месяцы ўстаноўлены, пасяля таго, як райвыканком даў свой дазвол на пуск заводзіку, пасяля таго, як камуна напружыла ўсе свае сілы і ўзялася ўрэшце за пабудову вялікага драўлянага дому на 100 людзей, для чаго і быў, галоўным чынам, закуплен па таннай цане гатар... Лёкамобіль-жа меркавалася праз некаторы час выкарыстаць для бульбяна-цэрачнага заводу, пабудова якога прадугаджывалася вытворчым плянам камуны.

З чаго выходзіла акруговая інспэцыя мясцовай прамысловасьці? Вось вытрымка з яе адказу ў рэдакцыю, які можа служыць узорам тупой бюракрытычнай адпіскі:

„У адказ на запытку „Жалезныя арыштанты“ акруговая інспэцыя мясцовай прамысловасьці наведжале, што для павялічэня рэгулярнасьці работы мясцовай прамысловасьці ў вёсцы ўстаноўлены і здаровы пачын у справе інтэнсіфікацыі сельскай гаспадаркі (бульбяна-цэрачны завод), стварэ вакод камуны атмасфэру насьмешлі і ўспраўніўчыя“

рыствам будзе праводзіцца агіткам панія за грамадзасьць.

Зьезд выліўся ў пытаньне аб узмацненьні матар'яльнага фонду таварыства. Перад урадам забуджэцца хадаўніцтва аб перадачы часткі сродкаў, атрымліваемых ад штрафнаў ад самагончыкаў у фонд барацьбы з няпісьменнасьцю. На гэтую-ж істэ мяркуюцца выдаткаваць частку сродкаў, якіх паступаюць па самаабкладаньні.

Першая чарговая палітычная задача — ліквідаваць няпісьменнасьць сярод рабочых калгасаў і саўгасаў.

Адначасова павінна быць пашырана сетка лікпуцэстаў рабінных і мясцовых і ўзмоцнена работа па ліквідацыі няпісьменнасьці сярод рабочых лесараспрацовак і па ліквідацыйных работах.

Зьезд у гэ у іспуочы статут таварыства «П. Н.» папраўсі, згодна якіх зьезд «П. Н.» будзе наладжвацца ня раз у год, а раз у два гады.

Зьезд зьварнуўся з адоваў да ўсіх рабочых, сялян, культурна-асьветных, навуковых і грамадскіх працаўнікоў БССР — аказаць таварыству дапамогу ў барацьбе за пісьменнасьць.

Перад закрыцьцем зьезд абраў новы савет таварыства, у склад якога ўвайшлі т. т. Чарвякоў, Стасовіч, Валіцкі, Шастакоў, Жыдуновіч, Кулак, праф. Пічэта, тав. Крамэр і др. Старшынёй цэнтральнага савету абраны тав. Чарыкоў, а старшынёй рэвізійнай камісіі намесьнік НК РСІ тав. Эльвінд.

ЛЕНІНСКУЮ НАВУКУ Ў МАСЫ ПРАЦОЎНЫХ

Як ідзе падпіска на творы ў. І. Леніна на беларускай мове

Мы атрымалі першыя весткі з акруг аб падпісцы на творы Леніна на беларускай мове.

Віцебскім аддзяленьнем Беларуска-беларускага выдання прынята падпіска на 10 камплектаў твораў, Магілёўскім — таксама на 10 камплектаў, крыху больш мае падпісчыкаў Полацкая акруга — 30 камплектаў і Мазырская акруга — 34 камплекты.

На першым месцы ў справе падпіскі на творы Леніна стаіць Менская акруга, дзе ўжо ёсьць падпісчыкаў прыблізна на 300 камплектаў. У акругах падпіска абвешчана зусім нядаўна. Умовы і пункты падпіскі яшчэ не даведзены да шырокіх колаў падпісчыкаў.

Дзеля таго, каб шырокім масы рабочых і сялян БССР ведалі, дзе і як можна падпісацца на творы Леніна, мы лічым патрэбным яшчэ раз адзначыць, што ў горадзе — падпіска прымаецца ўсімі кнігарнямі БДВ, агэнтаў Дзяржаўнага Выдавецтва РСФСР, агэнтамі канторы «Искусств» і «Правды», контрагентствам друку на вакзалах, агэнтамі рэдакцыйна-выдавецкага аддзелу ЦСПСБ па прафсаюзах. Па вёсках — падпіску прымае ўся сьстэма спажывецкай кааперацыі, асабліва кніжныя аддзелы пры спажывецкіх таварыствах. Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусі сьвалчасова забяспечыла ўсе гэтыя апараты ланініскімі праспэктамі, якія можна атрымаць бясплатна, а таксама падпісчыкі квітковымі кніжкамі.

„МАЛЫГІНЦЫ“ АПАВЯДАЮЦЬ...

На вечары ў „Доме Культуры“

Чырвоныя ліці — шлях зьехакоу. Сіпія — самалёту. Зараз усё адаецца вельмі проста і ясна. Праф. Візніца чытаў лекцыю па геаграфіі. Да жонкаў ўвазья спакобна сьліга-га на карце, вадола выспачкі

паралжалася нелзе там, у аідэных пустэчах, на высокіх паралелях, там, дзе эпівод за эпіводам разгортвалася патрасаючая паларная драма...

адражнейшых палётаў, ліі некалькі раз наглядваў у твар жудаснай сьмерці ў ізьдэньні бязьмешжы, толькі падкрэсьліваў усю значнасьць праробленай намімі экспедыцыямі

Мамі. Мы чакаем допісаў аб тым, што праявіла найменшую ініцыятыву ў раскоўванні ленинскага слова ў гушчы працоўных.

Усебеларускі зьезд савецкіх служачых

Справаздача ЦП

Тав. Арановіч зрабіў даклад аб дзейнасці цэнтральнага праўлення саюза савецкіх і гандлёвых служачых.

З буйных грамадскіх задач, якіх вырашалі мясцовыя арганізацыі саюза, асноўнымі былі задачы: паліпашэнне эканамічнай работы саюза, рацыялізацыя і ўзмацненне савецкага апарату, паліпашэнне грамадскай і саўзнавай работы.

Надвычайна востра стаіць у нас пытанне аб беспрацоўі. На Беларусі налічваецца каля 6.000 беспрацоўных савецкіх і гандлёвых служачых. Наша задача звысці

новымі прафесіі для малакваліфікаваных беспрацоўных. У працягу 1928-29 году мяркуецца пераваліфікаваць 383 беспрацоўных.

Трэба ўзмоцнена змагацца з пашылкай на работу паміма бірж працы. Трэба праяўляць большую настойлівасць пры накіраванні беспрацоўных на пераваліфікацыю.

У галіне тэрыфінае работы саюз дабіўся ва апошні час некаторых паліпашэнняў; некалькі павалічана зарплата, паменшані дзік звышэрміновых работ, уведзены ў ваддзавары пункты, якія паліпашаюць прававое становішча служачых.

гала на варце, вазола высначкі Свальбарду, пакіроўвалася ў сьветла-сінія акіяніскія прасторы — і «Мазыгін» плыў у вечным вяртанні палірынага дна, пасустрач дзячэнтным грамадам айсбаргаў, туманам і белым мядзведзям, пасустрач гінулым сярод ільдоў людзям, якіх трэба выратаваць як-бы там ні было.

Так, зараз усё здаецца вельмі проста і лёгка. 16-га чэрвеня лодакол «Мазыгін» пакінуў Мурманск і узяў курс на выспу Надзеі, што ляжыць на паўднёвым усход ад Свальбарду. Гэта быў той самы курс, на якім якіх-небудзь 200 год назад «груманланы» — наморы рабілі свае легендарныя пераходы... У чэрвені — ліпені г. г. увесё сьвет сачыў, як з Захаду — «Красін» і з Усходу — «Малыгін» агібалі архіпелаг Шпіцбэргену, увесё сьвет прыслухоўваўся да галасу радыё, якое

Магірэсавал бурны выспы Надзеі, наступленьне ільдоў, устроіства ірамежнай базы, наісутчэная адегуннасць. Бабушкіна, пошукі Амундсена — аб усіх гэтых рэчах, відомых ужо на тэлеграмах і караспаўдэнцыях з «Малыгіна», праф. Віце падрабязна апавядаў спакойным роўным голасам, з дакладным прывядзеньнем тэрмінаў і назваў, папрафэсарску надкрэсьліваючы і вызначаючы кожную дробязь.

Лётнік Бабушкін — высокі, нязграбны і вечным надвычайна сымпатычным, загадаў павярэцца, што лятае ён лепей, чым даклады робіць.

— Ну падняўся, — гаварыў ён, — пашукаў, пашукаў і зноў сеў, — і гаварылася гэта такім тонам, якім дзеліцца сваімі уражаньнямі ад прыемнай загароднай пагуляўкі.

Класычны спакоей гэроя-лётніка, які зрабіў рад рызыкоўнейшых,

працы, той дух ваіспраўдзілі, бакрылівага і не гісторычнага бальшавіцкага гэроязму і самахвальнасці, якой была прасякнута гэтая праца.

— Мы, узасна гэжучы, таксама ўнесем лятаць, нічога сабе лятаем... — гаварыў пад капец Бабушкін і з ухмылкаю ківаў брытай галавой у адвар на шырыя шумныя воплескі.

Самы цікавы, усё-ж такі, на вечары «малыгінцаў» у ДOME Культурны былі тыя 350 мэтраў кіно-стужкі, якія дэманстравалі кіноапарат экспедыцыі т. Валентэй.

Зіхалелі бязмежныя сьляговыя пады, ламаліся ільдыяныя таросы, чорнымі лапімамі праступала вада... Рваў вырап абдулены пос «Малыгіна», узываўся Бабушкін на дзіўнай ігушцы «RR-DAS» і дрыжэлі на першым плане нацягнутыя каваткі лодаколу...

Сівер.

дывіцца прыкладна ў тым жа духу, што і ўспрымалі мясцовыя прамісловыя сачынь за мясцовай прамісловасцю акруі (стыль адзім чаю каштуе!) і не дапушчаць немилнасага і пільмазоднага будаўніцтва апошніх. У аднаведнасці з гэтым білі выданы настановамі... (ідзе падрабязна, працуюравае пералічэнне «аднаведных настановаў»)...

Выходзячы з таго, што на невялікай адлегласці ад камуны «Сейбіт» маюцца больш моцны лесаліны завод Захрэўнічна, які належыць райвыканкому.

6-00—6-30—Рэнтгенаўскія праменьні і іх значэнне ў медыцыне, 6-30—6-45—Музычны перапынак, 6-45—7-20—Перадача газ. сельгас. раб. 7-20—7-25—Перадача прагра-

добра і адназначна і таго, што інсвакны мясцовай прамісловасці не перагледзіла сваёй паставы аб забароне пуску заводзіка, ня гледзячы на прапанову аб гэтым РСІ.

Трэба безадкладна вызваліць «Жалезныя артыштантаў»!

Трэба ўражце паласыні канец гэтаму арганізаванаму бюракратычнаму зьдэну з жывой справы камуны!

Радыё-перадача

Серада, 24 кастрычніка

6-00—6-30—Рэнтгенаўскія праменьні і іх значэнне ў медыцыне, 6-30—6-45—Музычны перапынак, 6-45—7-20—Перадача газ. сельгас. раб. 7-20—7-25—Перадача прагра-

мы на 25-га, 7-25—8-10—Беларуска радый-газета, 8-10—8-35—Гутарка з цыркуля: жыццё фабры і заводаў, 8-35—11-00—Канцэрт са студэй.

Паведамленьні

Цэнтр. партклуб імя Карла Маркса

1. У чацвер, 25 кастрычніка, кіно «Вечная борьба», пачынак 1-га сьпанеу а 8 гадз., 2-га а 10 гадз. увечары. Билеты ў касе клубу а 6 гадз. увеч. Выкасацца з групы дружыны парадку.
2. Тэрмін рэарэгістрацыі сяброў клубу да 25-га кастрычніка. Не зьявіўшыся будучы лічцы выбыўшымі.
3. Сьмяля а 8 гадз. увеч. ваняткі струннага аркестру.
4. Адчыняцца заняткі спортыўнага гуртка. Занік ішоў сяброў у гурток да 26 кастрычніка.

— У пятніцу, 26 кастрычніка г. г., а 6 гадзіне увечары ў залі пасаджэннаў ЦСПСБ (Дом Працы, 2 паверх) адбудзецца нарада бюро сэцый пры саюзах харчавоў, гарбароў, працасьветы, сельгасрабочых, мэдсанпрацы, саўгандальскаслужачых і хэмінаў сумесна з прадстаўнікамі ЦП гэтых саюзаў.

На парадну дня отаіць пытаньне «аб становішчы і далейшай рабоце сэцый».

Яўна усіх членаў бюро сэцый і прадстаўнікоў саюзаў—абавязкова.

— У пятніцу, 26 кастрычніка, а 8-й гадз. увечары, у памішкельні Камбузу адбудзецца сход історычнас сэцый таварыства марксыстаў БССР.

— У пятніцу, 26-га кастрычніка, а 8-й гадз. увечары, у памішкельні Камбузу адбудзецца сход історычнас сэцый таварыства марксыстаў БССР.

— У пятніцу, 26-га кастрычніка, а 8-й гадз. увечары, у памішкельні Камбузу адбудзецца сход історычнас сэцый таварыства марксыстаў БССР.

— У пятніцу, 26-га кастрычніка, а 8-й гадз. увечары, у памішкельні Камбузу адбудзецца сход історычнас сэцый таварыства марксыстаў БССР.

— У пятніцу, 26-га кастрычніка, а 8-й гадз. увечары, у памішкельні Камбузу адбудзецца сход історычнас сэцый таварыства марксыстаў БССР.

— У пятніцу, 26-га кастрычніка, а 8-й гадз. увечары, у памішкельні Камбузу адбудзецца сход історычнас сэцый таварыства марксыстаў БССР.

прыводзены сьвятла XI-цігоддзя Кастрычнікавай рэвалюцыі на вёску.

Присутніасць усё старэйшых сакратароў Выкан. бюро харбароў, а таксама ўсё шэф. работнікаў і спецыялістаў, выкасаючы на вёску ў «Дзень ураджая» абавязкова.

— Мен Акр. Савет Саюзу Бязбожнікаў паведамляе, што ў суботу 27 кастрычніка, а 7-й гадз. увечары ў памішкельні клубу К. Маркса (уваход з вул. Дзямельса) пачынае працаваць антырэлігійны сэмінары на расійскай мове пад кіраўніцтвам дацэнта Успенскага і прафэсара Нікольскага, на які запрашаюцца т. т. скончыўшы антырэлігійны курс, і т. т., якія ў сучасны момант кіруюць антырэлігійнымі гурткамі (на расійскай і беларускай мовах) на прадпрыемствах і ўстановах тор. Менску.

Занік у сэмінары праводзіцца ў Акр. Савете СВ штодзённа а 6 да 8 гадз. увечары.

— Акр. бюро ЮП склікае нараду паводле фарнастоў і настайнікаў-камсамольцаў, якая адбудзецца 24-Х а 8 гадз. увечары ў падпіліце (Камуністычная, 19). Парадак дня: 1) Вынікі вучнёўскай канфэрэнцыі, 2) Аб правядзеньні Кастрычніка. Яўна абавязкова.

— У пятніцу, 26-га кастрычніка, а 8-й гадз. увечары, у памішкельні Камбузу адбудзецца сход історычнас сэцый таварыства марксыстаў БССР.

— У пятніцу, 26-га кастрычніка, а 8-й гадз. увечары, у памішкельні Камбузу адбудзецца сход історычнас сэцый таварыства марксыстаў БССР.

— У пятніцу, 26-га кастрычніка, а 8-й гадз. увечары, у памішкельні Камбузу адбудзецца сход історычнас сэцый таварыства марксыстаў БССР.

— У пятніцу, 26-га кастрычніка, а 8-й гадз. увечары, у памішкельні Камбузу адбудзецца сход історычнас сэцый таварыства марксыстаў БССР.

— У пятніцу, 26-га кастрычніка, а 8-й гадз. увечары, у памішкельні Камбузу адбудзецца сход історычнас сэцый таварыства марксыстаў БССР.

— У пятніцу, 26-га кастрычніка, а 8-й гадз. увечары, у памішкельні Камбузу адбудзецца сход історычнас сэцый таварыства марксыстаў БССР.

— У пятніцу, 26-га кастрычніка, а 8-й гадз. увечары, у памішкельні Камбузу адбудзецца сход історычнас сэцый таварыства марксыстаў БССР.

— У пятніцу, 26-га кастрычніка, а 8-й гадз. увечары, у памішкельні Камбузу адбудзецца сход історычнас сэцый таварыства марксыстаў БССР.

— У пятніцу, 26-га кастрычніка, а 8-й гадз. увечары, у памішкельні Камбузу адбудзецца сход історычнас сэцый таварыства марксыстаў БССР.

КІНО-ТЭАТР «Культура»

МАСТАЦКІ ФІЛЬМ

КІРА КІРАЛІНА

Звыш праграмы: гастролі лепшых танцораў ОРЛІК

Немецкая гістарычная пастаноўка

Жонка фараона

у 10 частках

КІНО «Чырвоная Зорка»

НЯВОЛЬНІКІ МОРА

Штодня 3 сьпанам. Каса—з 5 гадз.

КІНО «Ітэрнацыя»

Звыш прагр. гастролі

Фрыны Кальцовай

песьні народу, песьні быту

На экране: 2 праграмы ў адзін сьпане

Жоўты прынец Лі-Цыг-Ланг

Амерык. драма

КАМІЛЛА

у 6 ч.

КІНО «СПАРТАК»

1-шы дзень кіно-тэатр

Юны Піянер

ДРУГІ ТЫДЗЕНЬ

«Маленькія і вялікія»

Камедыя ў 5 частках

ПАДПІСВАЙЦЕСЯ на ЛІСТАПАД і да канца ГОДУ

на старэйшую ў Беларусі штодзённую газету

ЗВЯЗДА

Орган ЦК КП(б)Б (дванаццаты год выданьня)

Падпісная плата: на 1 месяц—90 кап.; да канца году—1 руб. 80 кап.

3 ДАДАТКАМ ЧАСОПІСІ

«БАЛЬШАВІК БЕЛАРУСІ»

НА МЕСЯЦ—1 РУБ. 05 КАП. ДА КАНЦА ГОДУ—2 РУБ. 10 К.

Падпіска ПРЫМАЎЦІЦА

У МЕНСКУ: газетнай і-рай газ. «ЗВЯЗДА» —Сапелка, 63, 3-ці паверх, штодзённа ад 9 гадз. раніцы да 6 гадз. дня, і ўпоўнаванымі газетнай канторам.

У ПРАВІНЦЫ: упоўнаванымі газетнай канторамі.

Для сваячасовага атрымліваньня газеты ад 1-га лістапада здавайце падпіску на ЛІСТАПАД ЗАГАДЗЯ.

ВЗАМЕН АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

ПЕЙТЕ ОБЩЕДУПСТВЕННЫЕ и ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВОДЫ

кавказские натуральные МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

НАРЗАН и ЭССЕНТУКИ

Представительство БЕЛМЕДТОРГА по БССР

Минск, уг. ул. Энгельса и Советской, 29-32, тел. 3-74.

ТРЕБУЙТЕ КАВКАЗСКИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

в БОРЖОМ во всех ресторанах, столовых, буфетах вокзалов, фруктовых магазинах, аптеках, магазинах санитарии и гигиены и пр. местах.

Отпуска начинал с 25 п.б по **ОПТОВОЙ ЦЕНЕ с БЕСПЛАТНОЙ** доставкой на дом.

Зубная ПАСТА

КАМОДОП

АКО

ЛАБОРАТОРИЯ КООПЕРАТИВА

Гилена Юозья

ЦЕНА ТУБЫ 45 КОП.

Отд. 10

Сябрацкая кніжка № 7439 Шывкарова І. Н., выд. Барысаўскім ЦРК. 1657

Давірыўная кніжка Трайкоўскага І. П., выд. Чэрвеньскім РВК. 1658

Давірыўная кніжка Галко Г., выд. Чэрвеньскім РВК. 1659

Пасьведч. аб нагодзе да вайскавай службы Гутмана Е., выд. Мазырскім АРК. 1660

Камсамольскі білет № 82661 і пашпарт № 289 Невяроўскага І. П. 1661

Асабов. вайсков. кніжка № 3101 Бойко Н. Д., выд. Старобінскім РВК. 1662

Вучотва-ковская кніжка Азешко Д. І., выд. Стаўдзінскім РВК. 1663

Паволь кніжка № 2358 Каласоўскага В. І., выд. Барысаўскім прыгарадным спажывецкім т-вам. 1664

Квапранц. кніжка МЦРК Вітушка Г. І. 236

Рэзэрв білет № 951.634, выд. канторай ПЧ ст. Барысаў МВБ ч., канварц. кніжка № 27 ТПО МВБ ч., членскі білет № 6.128, выд. связам працасьветы на імя Мсэр Е. 237—239

Пасьведч. аб нагодзе да вайскавай службы Валчова М. К., выд. Б. Рэжыцкім военкаматам. 240

Прыймо абвестак у чарговы нумар газеты адбыаецца да 2-ога гадзіны дня